

ВІДМІНА

РАХУ!

РАБОТНИЦА
І СЯЛЯНКА

№ 2 лютого 1938

Песня защитниц мира

Музыка А. ХАЧАТУРЯНА.

Слова Сергея ОСТРОВОГО.

В темпе марша $J=112$

Ф-но

Женщины шара земного, ма-те-ри каждой страны, в защи-ту Ми-ра поднимем зна-
мо на, мы любим солнце, мы против войны. Е-ди-ной во лей сильны, мы не до-
пустим войны. Ряды тес-ней за счастье всех де-тей! За Ми-р, подру-ги, встанем смело, борь-
ба за Ми-р — святое де-ло, мы не да-дим, не дадим вспыхнуть пламени, мы не до-
пустим вой-ны нико-да! // да!

Припев

Женщины шара земного,
Матери каждой страны,
В защи-ту Ми-ра поднимем знамена,
Мы любим солнце, мы против войны.
Единой волей сильны,
Мы не допустим войны.
Ряды тесней —
За счастье всех детей!

За Ми-р, подру-ги, встанем смело,
Борьба за Ми-р — святое де-ло,
Мы не дадим, мы не дадим вспыхнуть пламени,
Мы не допустим войны никогда!

Женщины шара земного,
Разных наречий и рас,
С надеждой в сердце встают миллионы,
Людская сила и правда за нас.
Мы смотрим смело вперед,
Ждет Ми-ра каждый народ.
Ряды тесней —
За счастье всех детей!

За Ми-р, подру-ги, встанем смело,
Борьба за Ми-р — святое де-ло,
Мы не дадим, не дадим вспыхнуть пламени
Мы не допустим войны никогда!

Женщины шара земного,
Призрак войны у дверей.
С проклятым грузом долой эшелоны,
Не пустим в пекло своих сыновей!
Пусть всюду пушки молчат,
Пусть песни Ми-ра звучат.
Ряды тесней —
За счастье всех детей!

За Ми-р, подру-ги, встанем смело,
Борьба за Ми-р — святое де-ло,
Мы не дадим, не дадим вспыхнуть пламени,
Мы не допустим войны никогда!

Работніца і сялянка

ВЫДАННЕ ЦК КП(б)Б

ГОД ВЫДАННЯ ДВАЦЦАТЬ ВОСЬМЫ

Государственная
ордена Ленина
БІБЛІОТЕКА СССР
им. В. И. ЛЕНИНА

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!
2354
4-52
6599
2
ЛЮТЫ 1952



Больш 300 спецыялістаў сельскай гаспадаркі рэспублікі павышаюць кваліфікацыю ў Магілеўскай сярэдній сельскагаспадарчай школе. Сярод слухачоў шмат знатных хлебаробаў і жывёлаводаў. На здымку: слухачы 1-га курса школы Героі Соцыялістычнай Працы Палагея Максімаўна Аўсеенка і Палагея Іванаўна Галай у кабінечке раслінаводства.

Фото П. Наватарава (БЕЛТА).

В САКАВІКІ

НАБЛІЖАЕЦЦА міжнародны жаночы дзень. У вялікім і малым адчуваецца ім'кненне совецкіх людзей сустрэць яго як радаснае свята. Сотні тысяч работніц і калгасніц становіца на стаханаўскую вахту. Малышы клапатліва рыхтуюць мамам падарункі.

Наша маладое пакаленне толькі са слоў старых ды з ма-стакіх твораў ведае аб цяжкай жаночай долі пры парызме, аб знесілячай працы на фабрыканта і памешчыка, аб рабскім становішчы жанчыны ў сям'і, аб законах, якія закрывалі ёй шляхі да навукі. Для жанчын нашай краіны гэта—далёкае мінулае.

Вялікая Кастрычніцкая соцывільствычнае рэволюцыя на-заўсёды пакончыла са шматвяковым прыгнётам, ажыццявила поўнае палітычнае і эканамічнае роўнапраёе працоўных жанчын.

Перад жанчынай совецкай краіны шырока адкрыты ўсе дарогі ў жыщё. Жанчына акадэмік і прафесар, дырэктар завода і кіраўнік раёна, педагог і навуковы работнік — звычайная з'ява ў нашай рэчаіснасці. Даволі сказаць, што ў Совецкім Саюзе калі 400 тысяч жанчын працујуць інженерамі і тэхнікамі, калі мільёна — настаўніцамі і больш мільёна — у органах аховы здароўя.

Партыя Леніна — Сталіна заўсёды надавала і надае велізарнае значэнне выхаванию працоўных жанчын, клапатліва вырошчвае жаночыя кадры, як вырошчвае садоўнікаблюбаванае дрэўца.

Ужо ў першыя гады совецкай улады была створана шырокая сетка дзіцячых і бытавых установ. Партыя стварыла для жанчын усе ўмовы, каб уцягнуць іх у вытворчасць, даць магчымасць вучыцца, палегчыць працу.

Партыя прарабіла велізарную работу па выхаванню працоўных жанчын нацыянальных рэспублік. У гэтым наглядана пераконваешся на прыкладзе Беларускай ССР. На ўсіх участках соцывільствычнага будаўніцтва рэспублікі — у пра-мысловасці і сельскай гаспадарцы, у навуцы і культуры — жанчыны займаюць дастойнае месца.

Еўдакія Ільінічна Уралава працуе намеснікам старшыні Совета Міністраў БССР, Марфа Дзмітраўна Шаройка — міністрам мяса-малочнай пра-мыловасці БССР, Еўдакія Трафімаўна Гуцянкова — міністрам соцывільнага забеспечэння, Вольга Аляксандраўна Сысоева — міністрам харчовай пра-мыловасці БССР. У гэтым пумары часопіса змяшчаюцца фата-графіі Герояў Соцывільствычнай Працы калгасніц Палагеі Максімаўны Аўсеенка і Палагеі Іванаўны Галай — цяпер слухачоў Магілёўскай сярэдняй сельскагаспадарчай школы і парысы аб дэпутатах Вярхоўнага Совета БССР — дырэктору Бялевіцкай МТС тав. Балотнікавай і сакратару Добрушскага райкома партыі тав. Повікавай. Хто даў магчымасць гэтым скромным совецкім жанчынам стаць знатнымі людзьмі, узніцца да ўзроўню кіраўнікоў? Вялікая комуністычная партыя і совецкая ўлада. І гэта не адзінкі. Тысячы такіх жанчын ведас наша краіна.

Комуністычная партыя выхавала совецкіх жанчын гарачымі патрыёткамі сваёй Радзімы, беззаетна адданымі спра-ве Леніна — Сталіна. І ў цяжкія гады Вялікай Айчынай вайны і ў гады пасляваеннага будаўніцтва совецкія жанчыны паўсталі перад светам ва ўсёй высокароднай велічы.

Сэрцы совецкіх жанчын поўны глыбокай удзячнасці комуністычнай партыі, совецкай дзяржаве і любімаму Сталіну за пічаслівае жыщё, за радасць мацярынства, за высокую сваю чалавечую годнасць.

Радасць творчага росту і працы пазналі жанчыны

вызваленага Кітая, Польшчы, Чэхаславакіі, Венгрыі, Румыніі, Балгарыі, Албаніі, Мангольскай народнай рэспублікі, Германскай дэмакратычнай рэспублікі. Разам з усімі працоўнымі яны актыўна ўдзельнічаюць у будаўніцтве новага жыцця, следуючы прыкладу сваіх сясцёр — совецкіх жанчын.

Зусім іншы малюнак наглядаецца ў капіталістычных і каланіяльных краінах. Страшэнная галеча і бесправоўе з кожным днём пагаршаюць становішча працоўных. У Індыі штогод паміраюць ад голаду мільёны жанчын і дзяцей. У Амерыцы мільёны дзяцей пазбаўлены магчымасці вучыцца. У ЗША і маршалізаваных краінах растуць выдаткі на ваенныя патрэбы, на падрыхтоўку новай вайны.

Больш як паўтара года амерыканскія захопнікі вядуць вайну ў Карэі, праліваючы рэкі крыві іявінных карэйскіх жанчын і дзяцей. Сэрцы простых людзей свету палаюць справядлівым гневам і нянявісцю да амерыканскіх людаедаў. Маці ўсяго свету патрабуюць, каб імперыялісты неадкладна спынілі вайну ў Карэі.

Сусветная дэмакратычнае Федэрация жанчын яднае 135 мільёнаў актыўных барацьбітаў за мір і дэмакратию. Жанчыны і маці ўсяго свету не просьцяць, а патрабуюць міру.

Міжнародны жаночы дзень у гэтым годзе працоўныя нашай краіны сустракаюць у абстаноўцы магутнага палітычнага і працоўнага ўздыму.

Апублікаванае нядыўна паведамленне Цэнтральнага Статыстычнага Упраўлення пры Совеце Міністраў СССР аб выніках выканання дзяржаўнага плана развіцця народнай гаспадаркі СССР у 1951 годзе напоўніла пачуццем велізарнай радасці сэрца кожнага совецкага чалавека. Кожная лічба гэтага паведамлення расказвае аб магутным руху совецкага народа пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі да ажыццяўлення заветнай мары — пабудовы комунізма.

У 1951 годзе прымысловасць Совецкага Саюза ў цэлым выканала план выпуску валавой прадукцыі на 103,5 процента. Наша краіна атрымала звыш плана велізарную колькасць вугалю, металу, розных машын і станкоў, электраэнергіі, абытку, адзення, харчовых прадуктаў.

Няўхільна ўгору ідзе наша сельская гаспадарка. Хоць кліматычныя ўмовы мінулага года ў радзе раёнаў краіны былі неспрыяльнымі, валавы ўраджай склаў 7 мільярдаў 400 мільёнаў пудоў збожжа.

Як і ў папярэднія гады, вырасла рэальная заработка плата рабочых і служачых, павялічыліся прыбылі калгаснікаў.

Вялікіх поспехаў дасягнула і народная гаспадарка Беларускай ССР. Выпуск валавой прадукцыі ўсёй прымыловасці ў параўнанні з 1950 годам вырас на 18 процентаў.



Расце ў рэспубліцы ўраджайнасць, распіраюцца насенінныя плошчы, перавышаны даваенны ўзровень развіцця грамадскай жывёлагадоўлі.

VIII пленум Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б, што нядыўна адбыўся, памеццю шляхі для далейшага ўздыму сельскай гаспадаркі рэспублікі. Рашэнні пленума з'яўляюцца баявою праграмай для ўсіх працаўнікоў соцывільствычнай сельскай гаспадаркі.

Партыя Леніна — Сталіна заклікае совецкіх жанчын яничэ вышэй узняць сваю актыўнасць у соцывільствычным будаўніцтве. Няма сумнення ў тым, што гэты заклік з чэсцю будзе выкананы. Жанчыны нашай краіны, згуртаваныя вакол комуністычнай партыі, любімага і роднага таварыща Сталіна, будуть і надалей іспці ў перадавых радах барацьбітоў за комунізм.

КЛОПАТЫ АБ НАШЫХ ДЗЕЦЯХ

Фотанарыс В. Лупейкі



У дзіцячых яслях Аршанскаага ільно-камбіната выхоўваецца да 150 дзяцей. За маленькімі грамадзянамі наладжаны ўзорны дагляд.

На здымку: 1. Медыцынская сястра М. Крукоўская абпрамяняе кварца-вым святлом маленъкага Віцю Марозава. 2. У сталовым пакоі. 3. Мёртвая гадзіна. 4. Маастацкая самадзейнасць. Дзеци старэйшага ўзросту выконваюць танец «Матрошка».

КІРАЎНІК РАЁНА

На СЕМІНАРЫ сакратароў партыйных арганізацый выступіла сакратар райкома Лідзія Нікіфараўна Новікова. Яна гаварыла аб чулых, клапатлівых адносінах да чалавека:

— Партыя большэвікоў на прыкладах дзеянасці нашых вялікіх правадыроў Леніна і Сталіна вучыць, што мы павінны не толькі падтрымліваць усякае карыснае пачынанне рабочага на вытворчасці, але і ведаць, як ён жыве, старажыца палепішыць яго быт, своечасова дапамагчы.

Нядайна комсамолка Шапавалава — работніца фабрыкі «Герой працы» — цяжка захварэла. Нашы, совецкія ўрачы, зрабілі ўсё магчымас, каб вярнуць дзяўчыну ў рады калектыва. На фабрышы-ж, пакуль работніца была здоровая і працевала, яе ведалі, а як захварэла — перасталі цікавіцца.

Адчувалася, што гэты выпадак глыбока ўсіхваляваў сакратара райкома.

— Міма такога бяздуши, — гаварыла яна, — міма абыякавасці да чалавека райком партыі не можа праходзіць. На чарговым бюро мы заслушаем інфармацыю намесніка дырэктора фабрыкі т. Краўцова, якому даручана абследаваць матэрыяльнае становішча сям'і Шапавалавай.

... Праз некалькі дзён дзяўчына атрымала дапамогу з фабрыкі і зайшла да т. Новіковай.

— Добры дзень, Лідзія Нікіфараўна, — сардэчна прывіталася яна. — Грошы атрымала, дзякую вам. Вельмі прашу націраваць цяпер на работу.

— Пачакай, Ліда, з работай. Скажы леши, як сябе адчуваеш? Раней трэба параіцца з урачамі. Няхай скажуць, якую работу табе можна выконваць. А пакуль афармляй дакументы на пенсію.

* * *

Добрушская фабрыка «Герой працы» — буйнае прадпрыемства папяровай прамысловасці. Лідзію Нікіфараўну добра ведаюць рабочыя. У цяжкія моманты, калі на фабрыцы нехапала аbstалівання, паліва, людзей, яна заўсёды дапамагала.

На партыйным сходзе выступаў дырэктар камбіната т. Бажанаў.

— План мінулага года, — паведаміў ён, — мы выканалі на 100,1 процента. Была ў нас затрымка з цэлюлозай, але пры ўмяшанні райкома партыі камбінат атрымаў яе поўнасцю.

Выступаўшыя ў спрэчках гаварылі аб нескарыстаных магчымасцях павышэння прадукцыйнасці працы, перадачы вонкі перадавікоў.

— Супроть нічога не скажаш, — адзначыла Лідзія Нікіфараўна. — Але павінна быць ясна, што прадукцыйнасць працы не павысіцца без павышэння тэхнічных ведаў. На камбінатае ёсць выдатныя людзі, такія, як брыгадзіры цэха сшыткаў К. Кушнярова, С. Мухарава, Н. Раеўская, сартыровачнага — А. Амельчанка, каландроўшчыкі Н. Варэнікаў, Н. Жураў. Усе яны стаяць на чале брыгад выдатнай якасці. Памылка ў тым, што ваша партыйная арганізацыя па-спраўднаму не вывучыла іх вонкі, не зрабіла яго здабыткам усіх рабочых. І соцыялістычнае спаборніцтва праводзіцца ў вас фармальна.

— Лідзія Нікіфараўна, ды ў нас кожны рабочы мае індывідуальнае абавязацельства, — зауважыў старшыня фабрыкі.

— Веру, што абавязацельства ёсць, але спаборніцтва пастаўлена дрэнна.

Комуністы рашылі выкарыстаць усе крыніцы для павышэння прадукцыйнасці працы, мабілізаваць калектыв на паспяховое выкананне плана.

Лідзія Нікіфараўна часта бывае на камбінатае. І заўсёды яе акружоўць работніцы.

Так было і ў гэты раз, калі пасля партыйнага сходу яна прыйшла па цэхах. Адразу-ж яе спынілі дзве работніцы.

— Лідзія Нікіфараўна, — паскардзілася адна. — Працуем ў тры змены, а дзіцячыя яслі — толькі днём. Ідзеш на начную работу, а на сэрцы неспакойна, усё думаецца, як там малы дома?

— Я маці-адзіночка, — сказала другая. — Хіба я могу ўся аддацца работе, калі ведаю, што дзіця кінута дома адно? Калі-ж яслі будуть працеваць круглыя суткі, то я не толькі стану выконваць, але і перавыконваць нормы.

— Не хвалюйшеся: усё ўладзім. Яслі, вядома, павінны працеваць круглыя суткі.

І работніцы ведалі, што сакратар райкома не забудзе іх просьбы.

У гэты-ж вечар яна напісала ў Міністэрства аховы здароўя БССР просьбу аб пераводзе дзіцячых яслей фабрыкі «Герой працы» на кругласутачную работу.

Хутка прышоў адказ, што гэтая просьба будзе задаволена.

* * *

Лідзію Нікіфараўну — свайго дэпутата ў Вярхоўны Совет БССР — ведаюць у раёне і рабочыя, і калгаснікі, і дзетвара. Усюды, дзе-б яна ні паяўлялася, да яе звяртаюцца людзі за дапамогай, парадай.

Вось яна наведала вечар школьнікаў, прысвечаны заканчэнню першага поўгоддзя. У гэтай школе вучыцца яе сын Шурык.

Дзетвара акружыла яе, як старога друга, і закідала пытаннямі:

— Ці хутка набудуюць высотныя будынкі ў Маскве?

— Ці будуць такія-ж будынкі ў Мінску?

А група піонераў, відаць, загадзя дамовіўшыся, рашуча падышла да яе.

— Лідзія Нікіфараўна! Ва ўсіх гарадах піонеры маюць свае дамы і палашы. Мы таксама хацелі-б разам збірацца, працеваць у гуртках, мець спартыўную залу для спаборніцтваў, пакой для піонерскіх кастроў.

— Добрае ваша жаданне. Абяцаю ў бліжэйшы час гэтым заніцца.

Неўзабаве бюро райкома партыі вынесла рашэнне аддаць пад дом піонераў пустуючую каробку свайго даваеннага будынка. Л. Н. Новікова дапамагла рапана атрымаць сродкі для аднаўленчых работ.

* * *

Добрушскі раён — адзін з буйнейшых у Гомельскай вобласці. У мінульым годзе, упершыню пасля вайны, раён выкананы план веснавой і азімай сяўбы. Пасеў усіх культур праводзіўся толькі радковым спосабам. Закладзена трывалая аснова кармавой базы — ачышчана ад каменія і хмызняку 1.600 гектараў сенажацей, выканан план пасеву шматгадовых траў.

Калгасы арганізацыйна і гаспадарча ўзмацнелі. Пасля іх узбуйнення райком рашуча стаў на шлях падзягвання адстаючых калгасаў.

Найбольш слабым лічыўся калгас «Беларусь». Каб узніць яго гаспадарку, патрэбен быў вопытны кіраўнік. Райком парэкамендаваў калгаснікам выбраць старшынёй комуніста Дудараў.

Калгаснікі прыслушаліся да парады, і калгас «Беларусь» за адзін толькі год павялічыў грашовы прыбытак у паўтара раза, першым у раёне закончыў палявыя работы, першым разлічыўся па хлебапастаўках, выканаваў трохгадовы план развіцця жывёлагадоўлі і забяспечыў жывёлу кармамі. Комуністы сталі сапраўднымі арганізатарамі мас, ініцыятарамі барацьбы за высокія ўраджай.

Зараз калгас трymае пераходны Чырвоны сцяг райвыканкома і райкома партыі. І па будаўніцтву ідзе ўперадзе. Калгаснікі пабудавалі шэсць тыповых жывёлагадоўчых ферм. А галоўная іх гордасць — электрастанцыя — пабудавана літаральна за год. Да кожнага дома працягнулася правады. Вечарамі весела свецяцца вокны.

Калгас стварыў рад падсобных гаспадарак: яны абпальваюць цэглу, гнуць вобады.

На абласной сельскагаспадарчай выстаўцы калгас «Беларусь» атрымаў дышлом 1 ступені.

Так растуць і мацнеюць калгасы на Добрушчыне.

Год таму назад маладую комуністку Васілісу Аламп'еву, якая працавала старшынёй сельпо, выбралі старшынёй Кармянскага сельскага Совета.

Колькі раз прыходзіла яна за парадай да Лідзії Нікіфараўны, і тая цярпліва тлумачыла ёй, як працаваць у сельсвеце.

— Васіліса Сідараўна, — гаварыла яна, — не бярыся за ўсё адна, не вывезеш. Дэпутатаў прыцягні да актыўнай работы.

У сельсвеце — адзін калгас «Абарона». В. Аламп'ева да кожнай брыгады прымацавала дэпутатаў сельсовета. Сельвыканком часта заслушоўвася паведамленні брыгадзіраў і старшыні калгаса аб ходзе сельскагаспадарчых работ.

Сельсовет датэрмінова разлічыўся па хлебапастаўках, поўнасцю здаў малако, бульбу, засыпаў насенне. Сельсовет заўяўляў пераходны Чырвоны сцяг.

У цэлым раён своечасова закончыў палявыя работы і датэрмінова разлічыўся з дзяржавай па хлебапастаўках.

Сакратар райкома нястомна клапоціцца аб вялікай гаспадарцы раёна, правільна спалучает гаспадарчую работу з палітычным выхаваннем комуністаў. Лідзія Нікіфараўна часта выступае з дакладамі перад населенніцтвам і строга спаганяе з тых партыйных работнікаў, якія не займаюцца марксісцка-ленінскай вучобай.

— Партыя патрабуе, — гаворыць яна, — каб кожны комуніст авалодаў марксісцка-ленінскай тэорыяй. Гэта асабліва важна цяпер, калі мы будзем комунізм.

А патрабаванне партыі для яе выхаванкі — Лідзія Нікіфараўны Новікавай — вышэй за ўсё.

Н. СЯРГЕЕВА.

„...Мы павінны вітаць растущую грамадскую актыўнасць працоўных жанчын і іх вылучэнне на кіруючыя пасты, як несумненны прызнак росту нашай культурнасці“. (І. СТАЛІН)

ПАДАРУНАК МАМЕ

Фото-жарт А. Дзітлава



— Параюся з Наташай...



— Хутка 8 сакавіка! Што ж дараваць маме? — задумалася ярніка, лістаючы календар.



— Хочаце ведаць, што мы прыдумалі?.. Не скажу! Раптам мама даведаецца раней часу.



Старши агроном Бялевіцкай МТС М. Катлярова дае консультацыю групе калгаснікаў сельгасарцелі «Воля» — слухачам агратэхнічных курсаў. Злева направа: С. Дудар (стараста курсаў), М. Макаед, Н. Жыдок і М. Катлярова.

Фото А. Дзітлава

Вольга Аляксееўна Балотнікова, дэпутат Вярхоўнага Совета БССР.

У новым дырэктору Уладзіміру пазнаў сваю сённешнюю незнаёмку. Чырвань заліла яго твар. У пакоі многія гаварылі, што і ўпятайку, пра новага дырэктара. Людзі цёпла адзываліся аб Вользе Аляксееўне.

Уладзімір не зауважыў, калі пачаўся сход, не чуў, якія пытанні вынесены на абмеркаванне. Ад думак яго абудзіў разважлівы, цвёрды голас дырэктара.

— У чым сіла совецкіх людзей, таварышы? У калектыве. Адзін за ўсіх, усе за аднаго — такі закон нашага жыцця, — гаварыла Балотнікова. — А вось у нашай МТС яшчэ няма дружнага калектыва, людзі працуяць як-бы ў адзіночку. Аб спаборніцтве забылі. А дзе няма спаборніцтва — там ціш і спячка, там няма руху наперад. Я тут новы чалавек і не ведаю ўсіх недахопаў у МТС. Пажадана, каб аб гэтым сказаці старожылы. Давайце сумесна параймся, што трэба зрабіць, каб усім калектывам хутчэй узніць на ногі МТС.

Уладзімір чакаў, што Балотнікова ўсыпле яму, як след, і цяпер быў здзіўлены, калі яна не сказала аб ім ні слова.

На сходзе выступалі многія. Кожны ўносіў якую-небудзь каштоўную прапанову або параду. Уладзімір адразу не мог зразумець, чаму сёння ў людзей, нават тых, якія раней не маглі слова ірамовіць, так развязаліся языкі. І тут-жа ўспомініў, што, уласна кожучы, у МТС дагэтуль і сходаў спрабоўных не было, што стары дырэктар Крывашэй баяўся іх, як агню, бо на сходах яму пападала больш за ўсіх. Былы дырэктар быў не ў ладах з людзьмі.

Сянюк таксама выступіў. Пад агульны смех ён, увесел чырвоны і ўспачелы, падрабязна расказаў пра сваёй першай сустрэчы з новым дырэктарам, абыцаў выправіцца і абагнаць у работе ўсіх.

Так пачалося знаёмства новага дырэктара з людзьмі.

Ішлі дні. Вольга Аляксееўна не ведала адпачынку ні днём, ні ноччу. Усюды яна праяўляла творчы запал і наватарства. Партыйная арганізацыя і яе сакратар Андрэй Залога ва ўсім падтрымлівалі новага дырэктара. Натхняюча слова агітатораў, дошка паказчыкаў соцыялістычнага спаборніцтва, настенгазета, прэміраванне перадавікоў і бічаванне адстающих — усё гэта было выкарыстана для павышэння прадукцыйнасці працы механізатаў і росту іх свядомасці. У той-ж час быў перагледжан састаў трактарных брыгад. За руль трактараў і камбайніў селі многія комсамольцы. Брыгады разгарнулі паміж сабой соцыялістычнае спаборніцтва. Перадавыя трактарысты началі працаваць па гадзінаму графіку, узялі машыны на соцыялістычную захаванасць, зрабілі прыстасаванні для эканоміі гаручага.

Вядома, зруч намеціцца не адразу і не без цяжкасцей. Іншы раз Вользе Аляксееўне прыходзілася перажывальня ўдачы і горкія мінуты. Многа, напрыклад, страшіла яна часу на «вазню» з адстающимі трактарыстамі Нікалем Чадовічам, але так нічога і не дабілася. Калі-ж Нікалай не падцягнуўся і пасля праведзенага над ім таварыскага суда працаўжалі разваліваць працоўную дыспыліну ў калектыве, Балотнікова падпісала загад пра звальненні яго з МТС. Балотніковай прышлося перадолець і іншыя цяжкасці. Але, перадольваючы цяжкасці, расла яна сама, раслі людзі, нараджаўся поспех Бялевіцкай МТС.

Летасць МТС упершыню паспяхова завяршила сельскагаспадарчы год. Гадавы план яна выканала на 134,7 процента, выпрацавала на 4000 гектараў мяккага ворыва больш, чым у 1950 годзе. Найбольшую выпрацоўку даў Уладзімір Сянюк са сваім напарнікам Васілем Алейчыкам — 1 556 гектараў мяккага ворыва. Калгасы, якія абслугоўвае МТС, павысілі

Дырэктар МТС

ПЕРШЫЯ КРОКІ

УЛАДЗІМІР Сянюк яшчэ здалёк зауважыў жанчыну, якая крочыла раллём прыма да трактара. Час-ад-часу яна спынялася, апускала мерку ў баразну. Шараўняўшыся, Уладзімір хапеў праехаць міма, як раптам пачуў:

— Стой! Куды?

І ці мо' таму, што голас незнаёмкі паказаўся ўладарным, ці проста дзеля цікавасці, але Уладзімір умомант спыніў машыну.

— Стаяю, стаяю... — хапеў было жартаваць Уладзімір, але, убачыўшы цяжкі погляд шэрых вачэй, асекся і насцярэжыўся.

— Вас як завуць, таварыш трактарыст? — запытала жанчына.

— Уладзімірам.

— А прозвішча?

— Вось гэта не скажу.

— Не скажаце? Добра. А дзе плугавік? Чаму працуе без яго? Хто вам дазволіў пісаць калгаснае поле? Глыбіня — 15 сантиметраў, абарот пласта дрэнны. Э-э-э, хлопча, ды ў вас і перадплужнікаў няма.

— Няма чаго мяне вучыць, сам ведаю, што раблю! Не навічок за рулём! — не выцерпей Сянюк. — І наогул, хто вы?

— Няважна хто. А раз раблю справядлівую заувагу — прымайце, — адказала незнаёмка.

... Калі вечарам Сянюк прышоў у кантору МТС, там было поўна народу. Людзі ажыўлена гутарылі, жартавалі, смяяліся.

— Здароў, Уладзімір! — весела прывітаўся механік Адам Дзямідчык. — Радуйся, брат! Новага дырэктара нам прыслалі. Вунь гутарыць з трактарыстамі... Ды ты пра яе, напэўна, чуў. Аб ёй часта ў газетах пісалі. Дагэтуль яна працавала агрономам Штурмавой МТС у суседнім Старобінскім раёне.

культуре земляробства, павялічылі пагалоўе грамадской жывёлы. За поспехі ў мінульм годзе Бабруйскі аблвыканком і аблком партыі нядайна ўручылі Бялевіцкай МТС пераходны Чырвоны сцяг.

«ЗЯЛЁНЫ ГУТАП»

У кабінене дырэктара МТС сядзіць невысокага росту плячысты мужчына ў зашмальцаванай спідоўцы.

— Дазвольце, Вольга Аляксееўна, пакарыстацца мие сёня дзёе лішніх гадзіны электрычнасцю, — просіць ён.

— Навошта?

— Хачу адрамантаваць ільнамялку. Яна нам патрэбна.

— Дык у ёй-жа німа шасцярні і знайсці цяжка.

— Я знайшоў, толькі ў ёй нехапае чатырнаццаць зуб'яў, але я іх зраблю сам.

Праз некалькі хвілін механік Адам Дзямідчык стаяў ля станка. Ён працаваў да дванаццаці гадзін ночы. Шасцярня гатова! Цяпер зноў можна пускаць у ход каштоўную машыну, якую хацелі спісаць у «архіў». Нядайні каваль, механік-самавучка Адам Дзямідчык выканала складаную заводскую работу, якая пад сілу толькі высокакваліфікованому майстру.

Шмат і іншых дэталей рэстаўруюць і вырабляюць сваімі сіламі механизатары МТС. Сярод іх — цапфы, звені тусеніц, падшыпнікі пярэдніх колаў, ступіцы, утулкі балансірных пальцаў, гайкі, балты, пракладкі, пыльнікі, восі, рамы, шатуны і г. д. Ініціятарамі гэтай справы з'яўляюцца сама Балотнікова, старши механік Аляксандра Карунны, токар Павел Сарокін, каваль Грыгорый Фамін, трактарыст Філіп Ермаковіч...

Выраб і рэстаўрацыю дэталей сваімі сіламі, збор на палях жалезнага лому, які заставаўся ад вайны, ператварэнне яго ў часткі машын бялевіцкія механизатары называюць «зялённым гутапам». За пасляваенныя гады з дапамогай «зялёнага гутапа» яны аднавілі адзінадцать трактараў.

Бялевіцкія механизатары любяць і берагуць магутную тэхніку, якую даручыла ім дзяржава. Рамонт машын яны

праводзяць высокаякасна. Ўсе адрамантаваныя трактары і іншыя машыны стаяць, быццам новенькія.

Сёлета загадам Балотніковай упершыню ў МТС быў уведзен вузлавы метад рамонту машын, і гэта забяспечвае поспех. МТС адной з першых у Бабруйскай вобласці завяршае рамонт і ва ўсе ўбраенні сустракае вясну.

ДРУЖБА

Бялевіцкая МТС абслугоўвае пяць калгасаў. У кожным працуе адна трактарная брыгада. Паміж mechanізатарамі і калгаснікамі з кожным днём мацнее садружства. Зараз МТС акказае калгасам значную дапамогу ў падрыхтоўцы да паліевых работ. Некалькі трактараў вывозяць торф на палі, якога МТС за лета і восень нарыхтавала 45 тысяч тон. Разам з калгаснікамі mechanізатары рамантуюць сельскагаспадарчы інвентар, ачышчаюць насенне. Пад кіраўніцтвам агрономаў МТС хлебаробы авалодваюць перадавой аграбіялагічнай навукай. У гэтыя перадвеснавыя дні старшы агроном МТС комунастыка Мар'я Прохараўна Катлярова зачасціла ў калгасы. Яна яшчэ раз правярае, ці ўсё ў парадку, ці не забыта што-небудзь для сустрэчы вясны.

Марознай раніцай Вольга Балотнікова і Мар'я Катлярова ехалі ў калгас «Большэвік». Іх вачам адкрыўся прыгожы краявід. У сонечнай пазалоче драмалі хаты вёскі Жылехава. Сама вёска здавалася соннай, пустыннай. Толькі з кузні даносіўся балзёры звон жалеза. Але як людна на палях! Ва ўсіх напрамках снавалі падводы. Адны, нагруженныя, ехалі на поле, другія, пустыя, вярталіся за гноем. А там, крыху далей, трактар цягнуў вялізныя сані з торфам. На вачах раслі

штабелі торфу і гною. Людзі не заўважалі марозу і ўвіхаліся, нібы вясной. Захапіўшыся гэтым звычайнім малюнкам мірнай працы, Балотнікова раптам сказала сваёй спадарожніцы:

— А ведаеш, Мар'я Прохараўна, з такімі людзьмі ўраджай вырасцім. Да яшчэ які ўраджай! Сталінскі!

В. ПЛЕШАВЕНЯ.

Чырвонаслабодскі раён.

ДЗЯЎЧЫНА

(Балада)

Даўно адгрымелі над краем ба,
Варожыя зграі разбіты.
Над Свіслаччу ў парку дзяўчына стаіць,
Са звонкае бронзы адліта.

У руках аўтамат яе грозны застыў,
Гатовы нібыта да бою.
Навокала клумбы. Лісцём залатым
Шапочка вярба над вадою.

Ідзе на спачынак прытомлены дзень,
Над горадам цень... вечарэ...
І бачыць дзяўчына, як моладзь ідзе
Па ліпавых парка алеях.

Ей хочацца тут свайго хлопца знайсці,
Сказаць яму: — Вось я, каханы!.. —

Узяць за руку, як калісъ у жыцці
І крохыць паўз бераг туманы.

Цясней прыгарнуць да гарачых грудзей
Пад росным акацыі лісцем:
— Цяпла тваіх рук я ўсё прагну часцей...
Кахаю мацней, чым калісъці.

Чакаю і чую твой голас даўно,
Чакаю... і сню цябе часта.
Не... Я не памерла ў асеннюю ноц
У бітве ля высipy купчастай... —

І рада спатканню з каханым яна...
А толькі ўсміхнецца ім ранне —
На варту ідзе зноў — не шугала-б вайна,
Каб шчасце цвіло і каханне!

ул. ЛЯПЕШКІН



В. А. Балотнікова.

25-тонны і 5-тонны аўтамабілі-самазвалы на адной з будаўнічых пляцоўак Мінска.



Мінскі аўтамабільны

Аляксандр МІРОНАЎ

Ні да Айчыннай вайны, ні, тым больш, да Вялікай Кастрычніцкай савецкай рэвалюцыі не бывала ў Беларусі прадпрыемстваў, роўных Мінскаму аўтамабільному заводу. Не завод, а новы прыгарад вырас за гады пасляваенныя сталінскай пяцігодкі на ўсходзе беларускай сталіцы ў Чырвоным Урочышчы, якое прымыкае да асфальтавага шасе, што вядзе з Мінска ў Магілёў. І хоць толькі крыху больш шасці год прашло з таго часу, як з'явіліся ў гэтым лесе першыя будаўнікі аўтазавода, новы прыгарад здзіўляе свежага чалавека і размерамі сваімі, і велічнымі сваімі харастром.

...Удоўж шырокай Цэнтральнай вуліцы стройнымі радамі выцягнуліся шматпавярховыя карпусы жылых дамоў, акружаныя шматгадовымі вечна-зялёнімі соснові і густой пораслю маладых дрэвавых насаджэнняў. Абжыты, «адамашнены» выгляд і ў вуліц Рабочай, Заводской, Школьнай, дзе стаяць не толькі жылія дамы, але і школа-дзесяцігодка, фабрика-кухня, заводскі клуб, больніца, шматлікія магазіны. А крыху далей, за высокімі плоштадамі, ні на хвіліну не згасаючы, круглыя суткі б'е крыніцай напружанае жыцце ў велізарных вытворчых карпушах завода, дзе нараджаючыя праслаўленыя беларускія аўтамабілі.

Цудоўная гісторыя гэтай сапраўды

ўсесараднай будоўлі, прадукцыя якой цяпер вядома ўсёй совецкай краіне. У чэрвені 1945 года таварыш Сталін аглядаў у Крэмлі новы грузапад'ёмны аўтамабіль, створаны канструктарамі Яраслаўскага аўтамабільнага завода на чале з Георгіем Міхайлавічам Кокіным. Машына гэтая працуе не на бензіне, а на танным дызельным паліве. Па сваёй быстраходнасці, магутнасці і грузапад'ёмнасці яна пакідае далёка ззаду лепшыя аўтамабілі замежных і ў тым ліку амерыканскіх фірм. Тады-ж ёй была прысвоена назва «МАЗ», па імені будучага Мінскага аўтамабільнага завода, які і павінен быў выпускаць падобныя грузавікі і роўнасільныя ім грузавікі-самазвалы.

Завода ў той час яшчэ не было. Будоўля яго пачалася ў 1946 годзе і, па волі партыі і ўрада, хутка ператварылася ва ўсесарадную будоўлю, у якой прынялі ўдзел усе народы Советскага Союза. Першым на дапамогу беларускаму народу прышоў вялікі рускі народ, які ўзяў на сябе асноўную долю працы. Тысячы юнакоў і дзяўчат, учаснікі беларускіх калгаснікаў, былі накіраваны на аўтамабільныя заводы Масквы, Яраслаўля, Горкага, дзе на працягу некалькіх месяцаў вывучаюць складаныя прафесіі будаўнікоў аўтамабіляў. У Мінск з буйнейшых інду-

stryяльных цэнтраў краіны прыехалі сотні канструктараў, інжынераў і тэхнікаў, каб дапамагчы сваім беларускім братам. Бясконцым патокам ішлі ў беларускую сталіцу эшалоны са станкамі, складанейшым прамысловым абсталяваннем, металам, будаўнічымі матэрыяламі, і ўсё гэта зараз-жа знаходзіла прымяненне на новабудоўлі.

Адзін за другім уступалі ў строй гіганцкія цэхі — інструментальны, які выпускае цяпер тысячи штампаў, прыстасаванняў і інструментаў для вырабу паасобных дэталей аўтамабіляў, ремонтна-механічны, аснашчоны складанейшымі айчыннымі станкамі, цэх шасі, дзе адываецца зборка важнейшых

вузлоў машын, цэх рамонтнага ліцца, абсталяваны не толькі вагранкамі, але і сучаснымі электрапечамі па плаўцы сталі і каляровых металаў, блок ліцейных цэхаў, які сам па сабе з'яўляецца гіганцкім прадпрыемствам, дзе ўпершыню ў Советскім Саюзе ўведзены ў эксплатацыю арыгінальныя, совецкай канструкцыі, электрапечы вялікай ёмкасці, і многія іншыя цэхі. Уступіў у строй і галоўны канвеер завода, на якім робіцца канчатковая зборка грузавікоў, якія ў далейшым паступаюць на склад гатовай прадукцыі. Мінскі аўтамабільны стаў гіганцкім дзеючым прадпрыемствам, якім ганарыща ўесь беларускі народ.

Калі-б выстраіць у адну калону аўтамабілі, якія выпускаюцца цяпер заводам за адзін толькі год, калона гэта выцягнулася-б на многія сотні кіламетраў. Магутнасць рухавікоў гэтых аўтамабіляў у некалькі разоў перавышає магутнасць такай славутай электрастанцыі, як «Днепрадэс». А самі аўтамабілі, грузавікі-самазвалы «МАЗ-205» вядомы літаральна ўсёй совецкай краіне.

Але асабліва вялікую папулярнасць заваявалі беларускія самазвалы на вялікіх будоўлях комунізма. Лёгкія ў кіраванні, быстраходныя, манеўраныя, па магутнасці сваёй амаль утрай перавышаючыя вядомыя машыны «ГАЗ-АА»,

мінскія самазвалы сталі неад'емнай часткай магутнай совецкай тэхнікі, якой аснашчаюцца вялікія будоўлі комунізма на Волзе і Дану, на Аму-Дар'і і Дняпры. Адзін за другім ідуць з Мінска ў Сталінград, у Куйбышэў, у Бахоўку чыгуначныя эшалоны, груженыя харащунамі-аўтамабілямі з барэльефам сярэбранага зубра на абодвух баках капота, які прыкрывае матор.

Вялікія будоўлі комунізма паставілі перад мінскімі аўтазаводцамі новыя, надзвычай адказныя задачы. Для таго, каб гіганцкі кроначы экскаватар мог працаваць з поўнай нагрузкай, трэба было забяспечыць адвоз вынятага ім з грунту такім-жымагутным грузавіком-самазвалам. Вырашэнне гэтай цікавай тэхнічнай праблемы было даручана канструктарскаму калектыву Мінскага аўтамабільнага завода на чале з канструктаром Б. Шапашнікам. Можна сабе ўяўіць, якія цяжкасці ўзніклі перад канструктарамі, калі ўлічыць, што да гэтага часу яшчэ нідзе ў свеце не было створана ніводнай машины, роўнай той, якая патрабавалася для вялікіх будоўляў!

Але цяжкасці не палахаюць совецкіх людзей. У кароткі тэрмін інжынеры і канструктары завода не толькі сканструявалі, але і пабудавалі некалькі вспытных гіганцкіх грузавікоў-самазвалу «МАЗ-525» грузапад'ёменасцю ў 25 тон. Некаторае ўяўленне аб гэтай машыні даюць наступныя даныя: вядомы легкавы аўтамабіль «Масквіч» у вышыню менш кола довага грузавіка; «МАЗ-525» складаецца больш чым з двух тысяч буйных і дробных дэталей, не лічачы маторнай групы машыны; у шоферскую кабіну вадзіцель вымушан узбірацца па спецыяльнай металічнай лесвіцы, як машыніст на паравоз; за два рэйсы гіганцкі самазвал перавозіць столькі грузу, колькі змяшчаецца ў трох двухвосенія чыгуначныя вагоны. Сапраўды машына будучага, а створана яна ў нашы дні, нашымі, совецкімі людзьмі!

Удзельнікі вялікіх будоўляў патрабавалі як мага хутчэй і як мага больш новых самазвалу.

Калектыв Мінскага аўтамабільнага пачаў з арганізацыі спецыяльнага цэха па выпуску самазвалу «МАЗ-525». Як і іншыя цэхі завода, ён быў аснашчоні самай перадавой совецкай вытворчай тэхнікай, для яго былі падрыхтаваны выдатна аблучаныя рабочыя кадры. Напружаная працоўная дзейнасць новага цэха разгарнулася ў поўную сілу. Зараз гіганцкіх грузавікоў-самазвалу «МАЗ-525» з кожным месцам становіцца ўсё больш на вялікіх будоўлях комунізма.

Выпускам сямітонных самазвалу, стварэннем 25-тоннага грузавіка не абмежаваўся ўзел мінскіх аўтазаводцаў у стварэнні вялікіх будоўляў комунізма. Будоўлі патрабуюць новай тэхнікі, самай перадавой, самай дасканалай у свеце. Гэтую тэхніку дае ўся краіна, а ў тым ліку і беларускі народ, перадавы атрад яго — калектыв Мінскага аўтамабільнага. Зусім нядаўна завод не толькі сканструяваў, але ўжо і выпусціў у некалькіх вспытных экземплярах новы складаны механизм — скрэперны цягач, таксама прызначаны для работы на вялікіх будоўлях. Цягач праходзіць зараз практичныя выпрабаванні, пасля якіх паступіць у серыйную вытворчасць.

Так паступова вырысоўваўся профіль Мінскага аўтамабільнага завода. Зараз ён у асноўным працуе для вялікіх будоўляў комунізма.

Усведамленне вялікай адказнасці перад партыяй, перад народам натхніе калектыву прадпрыемства на сапраўды герайчную, самаадданую стаханаўскую працу. На заводзе выраслі праслаўленыя майстры соцыялістычнай вытворчасці, стаханаўцы, рацыяналізатары і наватары, імёны якіх вядомы сёння далёка за межамі рэспублікі, нават за межамі Советскага Саюза. Сярод іх — маладая станочніца-універсал Аня Мятліцкая, якая ў дасканаласці асвоіла шэсць прафесій, выконвае самыя складаныя заданні па вырабу дэталей аўтамабіля. Комсамолка Мятліцкая адна


замяняе на сваім участку адзінаццаць кваліфікованых рабочых. Не адстае ад яе і токар-стаханавец Уладзімір Стaryчкоў, які выточвае найбольш адказныя дэталі самазвалу «МАЗ-525». Шырокую вядомасць сваёй стаханаўскай працай заваявала ў цэху 25-тонных грузавікоў выдатная брыгада зборшчыкаў Аляксандра Гаравога. У гэтым-же цэху станочнік-універсал Анатолій Муравейнікаў адзін абслугувае гарызантальны і вертыкальны фрезерныя, стругальныя, даўбёжныя, шліфавальныя і такарныя станкі, выконваючы па пяць вытворчых норм за змену, паляпшае тэхналогію апрацоўкі дробных дэталей, знізу працяёмкасць вытворчых аперацый на фрэзероўцы дэталей на 80 процентаў.

Можна назваць многія дзесяткі выдатных майстроў сваёй справы, перадовых беларускіх рабочых-аўтазаводцаў, для якіх праца ў імя вялікіх будоўляў комунізма стала справай чесці, славы, доблесці і геройства.

Не пазнае Советскую Беларусь той, хто не быў у родных краях з часу Вялікай Айчыннай вайны. Залячыўшая пасляваенныя раны, аснашчоная перадавой совецкай індустрыяй, наша рэспубліка побач з братнімі рэспублікамі Советскага Саюза ідзе пад геніяльным кіраўніцтвам вялікага Сталіна ўперад і ўперад, у светлую будучыню чалавечтва — у комунізм.

Мінскі аўтазавод. У цэху зборкі самазвалу.

Фото К. Якубовіча





Мар'я Зямлянская

МАР'Я замільгалі закопчаныя руіны дамоў. Мар'я Іванаўна прытулілася да акна і ў хваляваниі, сама таго не заўважаючи, кусала губы. Было невыказана балюча бачыць родны горад у руінах. Калі началіся бай за Сталінград, яна эвакуіравалася ў совецкі тыл. Цяпер вярталася назад.

Праз хвілін пяць Зямлянская ў акуружэнні дзяцей — Юрыя, Станіслава і Ларысы — стаяла на пероне і разгублена азіралася па баках. Усё вакол непазнавальна змянілася. Вогненны шквал вайны змёў падчыстую вакзал, цэлыя кварталы. З-за грудаў цэглы непрывычна выглядалі пасярэбраныя сонцем свінцовыя хвалі Волгі. Раней іх хавалі ад вачей высокія дамы. «Куды-ж іспі?» — думала жанчына.

Да яе падышла худая, згорбленая бабулька. Мар'я Іванаўна ледзь пазнала ў ёй маці...

У змроку яны адшукалі нейкую зямлянку. Дах з тонкай жалезнай трубой ледзь узімаўся над узорунем двара.

— Вось тут і жывем, — сказала маці, горка ўздыхнуўши.

Знешні выгляд горада зрабіў на Зямлянскую жахлівае ўражанне толькі ў дзень прыезду. Але ўжо назаўтра, працуячыя па вуліцах, яна з цікавасцю і радасцю назірала, як вакол кіпіц дружная напружаная праца. Усюды, як мурашкі, канашыліся тысячи людзей. Яны разбіралі друзы, пракладвалі трамвайную лінію, падвешвалі правады.

Назіраючы за рабочымі, Зямлянская раптам знайшла адказ на пытанне, якое неадступна праследавала яе з учараўшняга дня. «Я павінна стаць будаўніком», — рапышла яна.

— Як праісці да Будтрэста? — спытала яна прахожага.

Зямлянская стала радавым байпом арміі сталінградскіх будаўнікоў. Нялёгкі быў шлях. З раніцы да позняга вечара праводзіла Мар'я Іванаўна на будаўнічых аб'ектах. Працавала, не шкадуючы сіл. Нярэдка затрымлівалася на рыштаваннях звыштэрмінова. А ўначы, вярнуўшыся дамоў, дапамагала маці і дзецим адліваць з зямлянкі ваду, якая набягала

тулы ў дажджлівія дні. Потым, лежачы ў пасцелі, яна падзявочаму горача марыла аб новым Сталінградзе — цудоўным горадзе з доўгімі прамысліві праспектамі, шырокімі пляцоўкамі, скверамі і паркамі. Горад, які выйграў свяшченну бітву з азвярэлым ворагам, не мог доўга ляжаць у руінах. Ён пераможа і разруху!

А днём Мар'я Іванаўна рабіла ўсё, каб наблізіць светлы час ажыццяўлення сваёй мары. Яна ўпартая ішла да намечанай мэты. Спачатку была рознарабочай. Скончыўшы курсы, атрымала кваліфікацыю муляра пятага разрада. Тады яна трапіла ў брыгаду Міхаіла Сергі. Вопытны майстар адразу прыкметні здолнасці Зямлянскай і ахвотна дзяліўся з ёю сваім багатым вопытам.

У брыгадзе Сергі Мар'я Іванаўна прыйшла вялікую школу будаўніцтва. Хутка ёй началі давяраць самыя складаныя і адказныя работы, якія патрабуе кваліфікацыі 6 — 7 разрадаў. Так, на будаўніцтве 80 сярэдняй школы яна вяла мастацкае афармленне цаглянага фасада — рабіла пілястры, колоны, аконныя рамы. Усё гэта атрымала выдатную адзенку прыёмачнай камісіі.

У пасляваенныя гады пачаўся новы магутны ўздым сопоцялістычнага спаборніцтва. Укараниліся ў практику стаханаўскія метады працы, лепшыя дасягненні науки і тэхнікі. Сталінградская будаўніцтва хутка пераймалі ўсё перадавое, што нараджалася на рыштаваннях. Калі краіну абліяцела вестка аб поспехах маскоўскага муляра Шаўлюгіна, Серга сабраў сваю брыгаду.

— З сённяшняга дня працуем пяцёркамі, — сказаў ён. — Адной буду кіраваць я, другой — Зямлянская.

Мар'я Іванаўна адразу апаніла вартасць новага метаду.

Пяцёрка размеркавала работу. Сама Зямлянская вяла падшнур фасад будынка, дзве дзяўчыны ішлі за ёю следам, падавалі цэглу і раствор, рабілі падбutoўку. Двое рабочых зай-

маліся кладкай унутранай сцяны. Кожны працаў ў з поўным напружаннем разумовых і фізічных сіл, каб не адстаць ад таварышаў, не затрымаць сваёй нясырытнасцю. Упартая вучоба, таварыская ўзаемадапамога дазволі пяцёрцы Зямлянскай за кароткі час удвая павялічыць прадукцыйнасць працы.

Асабліва бурнымі тэмпамі пайшло ў Сталінградзе будаўніцтва мінульым летам. Зараз амаль гатовы велізарны пяціпавярховы дом № 3 па Совецкай вуліцы, у фундамент якога Зямлянская паклала першыя цэглы ўсяго толькі ў ліпені. На падачы будматэрыялаў тут працаўалі два магутныя вежавыя краны, транспарцеры. Шырокі размах набыло соцыялістычнае спаборніцтва, якім умела кіруюць комуnistы. На гэтым аб'екце Мар'і Іванаўне прышлося ўпершыню класці шлакаблокі. Пропанаваны совецкім інжынерамі шлакаблочны спосаб кладкі дамоў з'явіўся вялікім крокам у будаўнічай тэхніцы, дазволіў намнога паскорыць і падзвешаць пабудову будынкаў.

Прайшло толькі некалькі год, як Зямлянская ўпершыню прышла на будоўлю. За гэты час яна стала адной з лепшых стаханавак Сталінграда. За выдатную работу Мар'я Іванаўна ўзнагароджана Ганаровай граматай Міністэрства жыллёвага будаўніцтва, двумя граматамі горвыканкома і гаркома ВКП(б), занесена ў Кнігу гонару Будтрэста. Два гады падрад яна з'яўляецца членам будрайкома, членам жаночага совета, прафоргам трэцяга будучаства.

Колькі хараства і паэзіі ў прафесіі будаўніка! Нястомна ўзводзіць ён цудоўныя будынкі-палацы, укладаючи ў іх увесь запал сваёй души. І стаяць ім — гэтым цудоўным помнікам натхнёной працы совецкага чалавека стагоддзі на радасць усім сумленным людзям зямлі. Мы перамаглі разруху і нікому не дазволім зноў зруйнаваць нашы гарады і сёлы!



Гэтыя думкі хвалююць Зямлянскую, калі яна праходзіць па вуліцах адраджанага ёю і яе таварышамі Сталінграда. Яні радуецца, што мары яе збыліся. Зноў дымяць трубы заводаў і фабрык. Роўная, як страла, пралягla шырокая вуліца Міру з манументальнымі будынкамі, абсаджаная шматгадовымі ліпамі. Радуюць вока паркі і скверы. З развалін засталіся толькі тыя, якія народ беражэ як свяшчэнныя рэліквіі свайго вялікага мінулага — дом Паўлава, руіны іншых дамоў, дзе насмерць стаялі гвардзейцы генерала Радзімцева. Народ свята шануе гэтыя помнікі бліспрыкладнага герайма і мужнасці сваіх верных сыноў і дачок...

Зноў узнялася волжская цвярдыня на берагах вялікай рускай ракі.

На цэнтральнай плошчы Сталінграда, бліз вуліцы Міру, насупраць дома, дзе быў палонены гітлеравскі генерал-фельдмаршал Паульс, стаіць прыгожа аформленая дошка Гонару. Там прадстаўлены партрэты лепшых стаханаўцаў горада. Сярод іх і партрэт простай, мужнай рускай жанчыны Мар'я Іванаўны Зямлянскай, комуnistki, лепшага муляра Будтрэста.

Н. ПЯТНІЦКІ.

Волга-Дон



Болвац,

вакзал

Анатоль АСТРЭЙКА

Тут станцыя.
З усіх канцоў Саюза
Бягучы, спяшаюць цягнікі,
Пакуль магчымасць ёсць
Даставіць грузы
На шызыя саланчакі.
Машынамі нагружаны платформы,
Каменным цёсам і сасной.
І краны даўгарукія пакорна
Цягаюць скрыні прад сабой.
Жыць засталося
Станцыі нядоўга,
Тут дну марскому заўтра быць.
Састаў апошні сёння.
Хвала Волгі!
З Валдайскіх гор сюды спяшыць.
Адна пакуль трymае перамычка
Шкляных струменяў шумны вал.
Закончаць паравозы пераклічку —
На бераг зрушыцца вакзал.
Апошні запіс
У станцыйнай кнізе,
Апошні клён у кузав лёг.
Бывай, вакзал!
Ты мора нам наблізіў,
Ты ўсё зрабіў, што толькі мог

На малюнках: зверху (злева) — шагаючы экскаватор працуе; справа — на шлюзе; унізе — від на 122-і ўваходны канал.

Мал. Ю. Пучынскага,



У вестыбуле Варшаўскага політэхнічнага інстытута.

Фотахроніка ТАСС

Чэхаславацкая рэспубліка. Шэсць дзяўчат сяла Вешчыны, якое знаходзіцца недалёка ад горада Цепліцэ-Шанаў, рашылі стаць трактарысткамі. Добра вывучыўши машыну, яны стварылі жаночую трактарную брыгаду. На здымку: старшыня адзінага сельскагаспадарчага кааператыва сяла Вешчыны Р. Кнотэк абмяркоўвае план работы з брыгадай трактарыстак.

Фотахроніка ТАСС



У гэты вечар Калонная зала Дома Саюзаў была па асабліваму ўрачыстая. 9 лістапада 1951 года Саюз совецкіх пісьменнікаў арганізаваў вялікі інтэрнацыональны вечар, прысвечаны ўдзелу пісьменнікаў у барацьбе за мір. На трывалу падыналіся людзі, чые кнігі дапамагаюць чалавецтву змагацца за прафесіял і розум, перамагаць і жыць. Масквічы цёпла сустрэлі Густу Фучык, Пабло Неруда, Назыма Хікмета. Павольна на трывалу паднялася жанчына з разумным валаўым тварам, цёплым поглядам, моцна пасівеўшая. Яна абвяляла позіркам залу і сказала: «Як комуністка, пісьменніца, маці, я аддам усе сілы для захавання міру». Гэта была нямецкая пісьменніца Анна Зегерс.

Жыццё Анны Зегерс — таленавітай пісьменніцы-комуністкі — гэта жыццё барацьбіта, палымянага і нястомнага, барацьбіта за вялікую справу, за свабоду свайго народа, за міралюбівую і дэмакратычную Германію, за мір і шчасце людзей.

Гады вучобы Анны Зегерс супалі з цяжкімі гадамі ў гісторыі Германіі. Рэвалюцыя 1918 года пацярпела паражэнне. Баварская рэспубліка была патоплена ў крыві рабочых. Да ўлады прышлі, кіруемыя крывавым катам Носке, правыя соцыял-дэмакраты, якія расчысцілі шлях Гітлеру. Лепшыя людзі Германіі разумелі, што выратаваць радзіму ад фашызма можа толькі барацьба, барацьба рапущая і паслядоўная, кіруемая комуністычнай партыйй і яе правадыром Эрнстам Тэльманам.

Анна Зегерс уступае ў рады комуністычнай партыі. З таго часу ўсё яе жыццё неразрыўна звязана з жыццём і барацьбой лепшых людзей Германіі.

У 1933 годзе цёмная імгла фашызма ахутала Германію. Гітлераўскія забойцы, прышоўшы да ўлады, падрыхтавалі Анне Зегерс месца ў камеры катавання. Пісьменніца была вымушана пакінуць радзіму. Але і знаходзячыся ўдалечыні ад Германіі, яна ні на хвіліну не спыняе барацьбы супроты фашызма, ні на хвіліну не перарывае сувязі з нямецкім народам. Анна Зегерс падрыхтоўвае выпуск і ператраўку нелегальнай літаратуры для германскіх антыфашыстаў, яна вядзе перапіску з удзельнікамі народнага Фронта ў Германіі, яе хвалюючыя прамовы гучаць на мітынгах, на сходах, кангрэсах у абарону міру.

Іменна ў гэтыя, трыццатыя гады, найбольш ярка расцвітае талент пісьменніцы.

У гады эміграцыі Анна Зегерс піша творы, якія сталі грознымі аўтаваўчымі актамі супроты фашызма. Такімі з'яўляюцца яе кнігі «Ацэненая га-

лава», «Шлях прыкмет», кнігах Анны Зегерс люцыйнай пальмасці, якія зрывалі ўсю жорсткіх слуг фашызма — фашыскіх генераў і іншую плену, гетыя гады шлема з самых модных і антыфашыскай «Сёмым крыжом». Фабія Сем вязняў бацэвічнай ўцяклі ад фашызма — аппарат гестапа, усё праследуючы семярых бяззорных пабоямі, гадаў муністу Георгу Гейслеру, які падышаў ад лап гестапа Георга Гейслера — міністру Індустріі комуніст. Ён сам аданы сын сваіх атаваў ад лап нацысту, сябе, змагаеща не ўсё, ён змагаецца не ўніверсітэта ідзе ў

Другім найбуйнейшим пісьменніцам з'яўляецца застаўца маладога пасля звароту Ангела Маркса, пісьменніца-германскіх імператараў і подлугоўшыя залатым дажджем лараў, зрадзілі іншыя да і двойчы пераўтварылі гора і падземную землю.

Асабліва актуальны пер, калі прадажнік спрабуе ператраўку трэцяй сусветнай ладзі — у гарматы, не, акрамя імператараў іншыя людзі, душа і сумленныя, добра і комуністы. Ім цяжка. Многія з іх страшна ім смерцю.

За сваю выдачу дзеянасць у кастрычніку Анна Зегерс была падсуднай Германскай дзяржавы.

ІНА ГЕРС

праз Люты». У гэтых
Зегерс з сапраўды рэво-
лікасюці пісьменніка-кому-

маскі і бічне тупых і
сусветнага імперыяліз-
мікіх штурмавікоў, эсесаў-
гітлераўскую погань. У
пісьменніца стварае адзін
з глыбокіх твораў усёй
ай літаратуры — раман
. Фабула рамана простая.
анцэнтрацыйнага лагера
фашистскіх катаў. Увесь-
на, уся лагерная варта —
пры ўсіх семярых патрыётаў,
бройных людзей, змучан-
голадам, катаўнямі. Ко-
нечно Гейслеру ўдаецца ўслі-
шестапа. Вобраз комуніста
— вялікая ўдача пісь-
менніца Гейслер — сапраўдны
самаахвярны патрыёт,
вайго народа. Ратуючыся
таў, ён не проста ратує
не толькі за сваё жыццё
ца за свой народ, за
свой комунізм.

больш значным творам
з'яўлецца раман «Мёрт-
ва маладым», выданы ўжо
Анны Зегерс у вызыва-
емізма Германію. У гэтym
відзе паказала вобразы
імперыялістаў, іх звярыны
душу. Гэта яны, асыпа-
даждом заакіянскіх до-
лінтарэсам свайго народа
шэртваралі Германію ў
і пакут чалавецтва.

штучныя гэты раман ця-
дажная зграя Аденауэра
варыць Германію ў ачаг
най вайны, а яе мо-
матнае мясо. Але ў рамане
імперыялістаў, выведзены і
цудоўныя людзі, мужныя
добрая і герайчныя. Гэта
цяжка, іх барацьба цяж-
ка, іх гінуць, але не
мерць.

выдатную літаратурную
пастрычніку 1951 года
была ўзнагароджана ўра-
жай дэмакратычнай рэспуб-

лікі Нацыянальной прэміяй першай
ступені. Прэзідэнт Германскай дэ-
макратычнай рэспублікі Вільгельм Шік
так сказаў аб творчасці пісьменніцы:
«Творы Анны Зегерс служаць аба-
роне міру і актыўнай барацьбе супроты
рэакцыі і вайны...».

Але Анна Зегерс не толькі вялікі і
таленавіты пісьменнік. Яна палымяны
барацьбіт, вялікі грамадскі і палітычны
дзеяч Германскай дэмакратычнай
рэспублікі.

Анна Зегерс — член Сусветнага Со-
вета Міру, старшыня Нямецкага Камі-
тета барацьбітоў за мір.


Анна Зегерс прымала ўдзел у работе
Кангрэса дзеячоў культуры ў Вроцлаве,
дзе нарадзілася ідэя стварыць арга-
нізаціі фронт прыхільнікаў міру.
Яна прымала ўдзел у падрыхтоўчым
камітэце першага Сусветнага кангрэса
прыхільнікаў міру ў Парыжы, яна бы-
ла дэлегатам нямецкага народа і на
другім Сусветным кангрэсе прыхільні-
каў міру ў Варшаве, яна прымае ўдзел
ва ўсіх міжнародных нарадах прыхільні-
каў міру — у Празе, Стакгольме, Бер-
ліне, Вене.

Анна Зегерс — даўні і шчыры пры-
яцель Савецкага Саюза. Яна многа раз
наведвала нашу Радзіму, бывала ў на-
ших гарадах, на фабриках і заводах, а
калі вярталася да сябе ў Германію,
яна з натхненнем расказвала нямецка-
му народу аб герайзме савецкіх людзей,
якія будуюць комунізм. На другім Су-
светнім кангрэсе прыхільнікаў міру ў
Варшаве 19 лістапада 1950 г. пісьмен-
ніцы споўнілася 50 год. Дэлегаты
цёпла віталі актыўнага барацьбіта за
мір. Адказваючы на прывітанне савец-
кай дэлегацыі, Анна Зегерс з глыбокім
хваляваннем сказала: «У мене нехапае
слоў, каб выказаць велізарную па-
здзяжу савецкаму народу. І я проста
скажу слова, якія з'яўляюцца самымі
цудоўнымі на кожнай мове: я люблю
Савецкі Саюз».

Дзень 21 снежня 1951 года з'явіўся
самым шчаслівым днём у жыцці пісь-
менніцы. У гэты дзень стала вядома,
што Анне Зегерс прысуджана міжна-
родная Сталінская прэмія «За ўмаца-
ванне міру паміж народамі». Як толькі
гэта вестка абліцела Германію, пісь-
менніца зараз-жа пачала атрымліваць
шматлікія віншаванні і прывітанні
ад грамадскіх арганізацый, асобных
людзей, рабочых, служачых, сялян,
хатніх гаспадынь.

У асобе Анны Зегерс народы свету,
жанчыны ўсіх краін вітаюць прадстаў-
ніка прагрэсіўных сіл новай Германіі,
народ якой разам з усімі людзьмі доб-
рай волі змагаецца за мір і шчасце ча-
лавечтва.

Паліна ПІНЧУН.



Працоўныя Венгерскай народнай рэспублікі паспяхова будуюць
асновы соціялізма, апіраючыся на брацкую дапамогу Савецкага
Саюза. За апошнія гады ў Венгрыі ўзнікла шмат прадпрыемстваў,
створаных па праектах савецкіх інжынераў і абсталіваных навей-
шымі савецкімі станкамі. На здымку: у цэху тэкстыльнай фабрыкі
«Мад'яр Памутыпар». Стаханаўка Борбала Брылік, працујучы на
машинах пензенскага завода, значна перавыконвае нормы і дае пра-
дукцыю выдатнай якасці.

Фотахроніка ТАСС

Дзіцячу бібліятэку Румынскага таварыства па ўмацованию
сувязі з СССР у Бухарэсце наведваюць сотні піонераў і школьні-
каў. На здымку: у чытальні дзіцячай бібліятэкі.

Фотахроніка ТАСС



За палепшанне работы сярод жанчын

У Цэнтральным Камітэце КП(б)Б адбылася нарада загадчыкаў аддзелаў абкомаў, гаркомаў, райкомаў і памочнікаў начальнікаў палітаддзелаў МТС па работе сярод жанчын.

Удзельнікі нарады заслухалі рад дакладаў. Тав. Кавалёва — загадчык аддзела па работе сярод жанчын Маладзечанскага абкома партыі — расказала аб тым, як у вобласці выконваеща пастанова ЦК КП(б)Б ад 8 жніўня 1950 г. «Аб мерах па палепшанню работы сярод жанчын і вылучэнню іх па кіруючу работу». Тав. Жураўская — загадчык аддзела па работе сярод жанчын Любчанскаўшчыны — зрабіла даклад на тэму «Аб уцягненні жанчын у актыўную калгасна-вытворчую работу». Даклад — «Аб разгортванні соцыялістычнага спаборніцтва сярод рабочых Гродзенскай табачнай фабрыкі і ўдзеле ў ім жанчын» — зрабіла загадчык аддзела па работе сярод жанчын Гродзенскага ГК КП(б)Б тав. Дземях.

За гады совецкай улады сялянкі заходніх абласцей прыйшлі вялікі шлях развіцця.

Толькі па Маладзечанскай вобласці больш 350 жанчын занята на кіруючай партыйнай і совецкай работе. У мінулым забітых галечай і горам батрачкі і бяднячкі ўзняліся зараз да сакратароў і загадчыкаў аддзелаў райкомаў і гаркомаў партыі, намеснікаў старшинь і сакратароў раённых выкананіць камітэтаў. Сотні жанчын сталі на кірующую работу ў калгаснай вытворчасці. Яны ўзначальваюць сельскагаспадарчыя арцелі і жывёлагадоўчыя фермы, з'яўляюцца членамі праўлення і рэвізійных камісій, прымаюць непасрэдны ўдзел у вырашэнні ўсіх важнейшых пытанняў калгаснага жыцця.

У мясцовыя Советы Маладзечанскай вобласці выбрана 1411 жанчын. 142 жанчыны працујуць старшинямі і сакратарамі сельскіх Советаў.

Маладзечанская партыйная арганізацыя, значна палепшыўшы работу сярод жанчын, усё яшчэ не ліквідавала рад істотных недахопаў. Аддзелы па работе сярод жанчын Ашмянскага, Юрапішкайскага і Крывіцкага райкомаў партыі не ўдзяляюць увагі вылучэнню жанчын на кірующую работу, у сваёй работе недастаткова апіраюцца на профсаюзы і комсамольскія арганізацыі, органы асветы і аховы здароўя.

Тав. Жураўская ў сваім дакладзе адзначыла, што ў Любчанскім раёне вы-

раслі выдатныя кадры жанчын — майстроў калгаснай вытворчасці: Дар'я Філіповіч, Вера і Ганна Комар, Вольга Краскоўская, Людміла Каляда.

Тав. Дземях падрабязна расказала аб удзеле жанчын у соцыялістычным спаборніцтве. Больш палавіны рабочых Гродзенскай табачнай фабрыкі складаюць жанчыны. Іх сумленная і самаадданая праца дапамагла прадпрыемству выкананы вытворчы план 1951 года за адзінаццатую месяцаў і выпушціць прадукцыі на сотні тысяч рублёў звыш гадавога задання. У новым годзе соцыялістычнае спаборніцтва па фабрышы разгарнулася з новаю сілай. Вялікая роля ў ім належыць жанчынам-работніцам.

Пасля дакладаў удзельніцы нарады адна за другой узімаліся на трывану і расказвалі аб рознастайных формах работы сярод жанчын. Чытанне лекцый і дакладаў па палітычных, гаспадарчыя і іншыя тэмы, правядзенне раённых сходаў і нарад, экспкурсій у суседнія раёны для абмену вопытам, дэлегацкія сходы і індывідуальныя гутаркі, арганізацыя ў хатах-читальнях гурткоў — харавых, драматычных, кройкі і шышця, наладжванне чыткі мастацкай літаратуры — усё гэта садзейнічае павышэнню культурнага ўзроўню жанчын, далучае іх да грамадской працы.

Тав. Шапавалава з Дунілавіцкага раёна расказвала аб работе дэлегацкіх сходаў, якія выхоўваюць жанчын, рыхтуюць да практичнай дзейнасці. Так, напрыклад, дэлегацкі сход пры Старогорскім сельсовете працуе строга па плану. Дэлегаткам даюцца даручэнні і правяраюцца іх выкананне. Жанчыны растуць на грамадской работе і ўжо амаль усе вылучаны на кірующую пасты. Дэлегатка Аўхімовіч Ядзвіга, узначаліўшы звяно, дабілася высокага ўраджаю ільну. Методы яе работы вывучаліся ў іншых землях.

Дэлегацкі сход пры калгасе імя Варашылава прыцягнуў усіх калгасніц да актыўнай працы. На сходзе некалькі раз аблікаркоўвалася пытанне аб становішчы працоўнай дысцыпліны. Зраз няма такой калгасніцы, якая не выпрацавала б устаноўленага мінімума працадзён.

Аб росце працоўнай актыўнасці жанчын расказвала тав. Муратава з Ружанскага раёна. Шмат любві і ўмення ўкладаюць у сваю працу жывёлагадоўчыя. Так, конюх калгаса імя Сталіна тав.

Глушэнія ад 15 замацаваных за ёю конематак атрымала 15 жарабят і ўсіх захавала. Цялятніца гэтага-ж калгаса тав. Фёдарава не толькі захавала ўесь прыплод у 26 цялят, але і дабілася добраі прыважкі.

Тав. Пятрова з Івацэвіцкага раёна расказала аб тым, як дэлегацкі сход пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі дапамагае ва ўмацаванні працоўнай дысцыпліны і разгортванні соцыялістычнага спаборніцтва ў калгасах. Усе дэлегаткі калгаса «Большэвік» заняты на адказных работах. Трое выбраны дэпутатамі сельскіх Советаў, адна — дэпутатам райсовета, троє — членамі праўлення, адна ўзначальвае брыгаду па кок-сагызу, шэсць працуюць звеничымі тэхнічных культур, дзесяць — на жывёлагадоўчых фермах, троє — трактарысткамі. Дэлегаткі ўцягнулі ў грамадскую калгасную працу ўсіх жанчын свайго калгаса. З 293 працаздольных жанчын не выпрацавалі мінімума працадзён 14 многадзетных машін. Калгасніцы Івацэвіцкага раёна павышаюць сваю вытворчую кваліфікацыю. У агразоатэхнічнай школе займаеца 249 і ў сетцы партыйнай асветы — 444 жанчыны. Вялікую щікавасць праяўляюць яны да жыцця нашай краіны і падзеі за рубежом. У раёне 68 процентаў падісчыкаў на газеты і часопісы складаюць жанчыны.

Аб росце палітычнай актыўнасці і свядомасці жанчын гавораньці многія факты. Так, у мінулым годзе Смаргонскім райком партыі прыняў у рады ВКП(б) 51 жанчыну. У палітшколах і гуртках займаеца 266 жанчын, 270 самастойна вывучаюць марксісцка-ленинскую тэорию, 274 працуяць агітатарамі і пазаштатнымі праpagандыстамі райкома партыі.

Велізарную ролю адыгрываюць жанчыны ў разгортванні соцыялістычнага спаборніцтва за павышэнне ўраджайнасці, за далейшае развіццё грамадской жывёлагадоўлі. Рыхтуючыся да веснавой сяўбы, жанчыны накапляюць мясцовыя ўгнаенні, ачышчаюць насенне, расчышчаюць палі.

Памочнік начальніка палітадзела Столінскага МТС тав. Афоніна адзначае, што без падрыхтаваных кадраў цяжка павысіць прадукцыйнасць жывёлагадоўлі. Вось чаму палітадзел разам з раённым камітэтам партыі пры ўдзеле спецыялістаў арганізуе для работнікаў жывёлагадоўчых ферм семінары, нарады, экспкурсіі, на якіх разглядаюцца пытанні догляду маладняка, раздою ба-

роў, асноўнай і дадатковай аплаты працы на фермах, выканання трохгадовага плана развіцця жывёлагадоўлі. Семінары праводзяцца непасрэдна на фермах. Так, у канцы мінулага года раённыя семінары свінарак і цялятніц праводзіліся ў калгасе імя Молатава. Удзельнікі семінараў маглі непасрэдна назіраць за доглядам жывёлы. Некалькі даярак Столінскага раёна ездзілі ў калгас «17 верасня» Давід-Гарадоцкага раёна. Аб сваіх назіраннях і перанятым вони ўсё ўспомінаюць і расказвалі на раённай нарадзе работнікаў жывёлагадоўчых ферм. Па-новаму наладжана работа сярод даярак калгаса імя Варашылава. Даярка Брудская за 9 месяцаў надала па 2000 літраў малака ад кожнай фуражнай каровы. Па 2400 літраў за 9 месяцаў надала Любка Мароз з калгаса «Перамога». На абласной сельскагаспадарчай выстаўцы абедзве даяркі — Мароз і Брудская — атрымалі дыпломы першай ступені.

Экскурсіі ў перадавыя калгасы суседніх раёнаў многа дапамагаюць і ў работе свінарак. Так, свінарка Дамантович, наведаўшы калгас «Большэвік» Іванаўскага раёна, па-новаму наладзіла работу сваёй фермы. У выніку яна зберагла ўесь прышлод і дабілася добрага прыросту. Зараз яна займаецца на зоатэхнічных курсах пры калгасе.

Аб падрыхтоўцы жаночых кадраў mechanізатораў расказала тав. Вярхозіна з Брэскага абкома партыі. Калі ў 1950 годзе ў раёне працавала 9 трактарыстак, то зараз працуе ўжо 73. Шэць жанчын узначальваюць трактарныя брыгады. Больш 60 трактарыстак выканалі і перавыканалі нормы. Брыгада Наталлі Шпорынай выканала план трактарных работ на 107 проц., брыгада Самойлавай — на 110 проц. Трактарыстка Ціменак выканала план на 170 проц. Дзевяць трактарыстак узгагароджана граматамі ЦК ЛКСМБ.

У спрэчках многа гаварылася аб недастатковай падрыхтоўцы жаночын-механізатораў. Пастанова ЦК КП(б)Б абтым, каб на курсы mechanізатораў прыпяягвалася 30 — 40 проц. дзяўчат, не выканана. Памочнік начальніка палітсектара Полацкай вобласці тав. Храмоўская адзначала, што паасобныя райкомы партыі і палітадзелы МТС не ўдзяляюць увагі падрыхтоўцы жаночых mechanізаторскіх кадраў. У першую Міорскую МТС падана 7 заяў, а наўчавацца толькі дзве жанчыны.

Вялікім недахопам у работе аддзелаў па работе сярод жанчын трэба лічыць той факт, што ў мінульым годзе на паседжаннях бюро многіх райкомаў пытанні работы сярод жанчын амаль не абмяркоўваліся. Дамачэўскі і Камянецкі райкомы партыі не склікаюць раён-

ныя нарады жанчын, а аддзелы па работе сярод жанчын не настойваюць на гэтым. Аддзелы па работе сярод жанчын усё яшчэ слаба звязаны з іншымі аддзеламі райкомаў партыі. Некаторыя аддзелы ўсю масава-палітычную работу ўскладаюць на кіраўнікоў дэлегацкіх сходаў і такім чынам адхілілі пярвичныя арганізацыі ад гэтага важнейшага участка партыйнай работы.

Райкомы партыі рэдка слухаюць на бюро справаў здравоўя сакратароў пярвичных партыйных арганізацыяў аб работе сярод жанчын, мала ад іх патрабуюць.

Многія з выступаўшых указвалі на неабходнасць арганізацыі ясляў у калгасах і прасілі Міністэрства аховы здароўя сур'ёзна заняцца гэтай справай. У мінульым годзе з-за адсутнасці ясляў 15 процентаў калгасніц Брэсцкай вобласці не вышрацавала ўстаноўленага мінімума працадзён. Неабходна дабіцца, каб пры аблеркаванні вытворчых планаў на справаўздачна-выбарчых сходах у калгасах улічвалася арганізацыя дзіцячых ясляў і выдзяленне для гэтага матэрыяльных фондаў.

Узнімалася пытанне і аб адкрыціі новых дзіцячых установ у Брэсце, Гродна, Баранавічах, дзе іх зусім недастаткова.

Прыводзіліся факты, якія гавораць


аб усё яшчэ слабым вылучэнні жанчын на кіруючу работу. Так, ва ўсёй Шінскай вобласці старшынямі калгасаў працуе толькі трох жанчын. Усё яшчэ мала жанчын у праўленнях калгасаў. У некаторых раёнах яшчэ ні адна жанчына не працуе старшынёй калгаса.

Удзельнікі нарады крытыкавалі Таварыства па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў за тое, што яно не аказвае практычнай дапамогі. За 1951 год яно выслала толькі адзін даклад: «Жанчыны ў барацьбе за мір». Работнікі жонадзелаў і палітадзелаў МТС просьці прыслучаць лекцыі на антирэлігійныя тэмы, аб выхаванні дзяцей і інш.

Справядлівай крытыцы падвяргаліся на нарадзе нашы рэспубліканскія газеты і часопіс «Работніца і сялянка» за слабое асвяленне перадавога вонкштатнай работы дэлегацкіх сходаў, жонсоветаў. Удзельнікі нарады прасілі абавязкоўці перадавыя вонкштатныя работы сярод жанчын і публікаваць у першядычным друку.

У канцы нарады выступіла загадчык аддзела ЦК КП(б)Б па работе сярод жанчын тав. Нікіфарава; яна паславіла перад удзельнікамі нарады рад конкретных задач.

У работе нарады прымаў удзел сакратар ЦК КП(б)Б тав. Ганенка.



На нарадзе загадчыкаў аддзелаў па работе сярод жанчын.

Фото А. Дзітлава.

Шырокія гаўзыондэй

Алесь СТАХОВІЧ

(Урывак з рамана)

КАЛІ Антон Леванок наблізіўся да дому, дымчатыя згусткі вераснёвага вечара раптам працэзала яркае святло. Адразу ўспыхнулі вокны дамоў, і вуліца, па якой ішоў Леванок, раскітнела залацістымі шарамі электрычных ліхтароў.

Але ў доме Леванка, акаймаваным бэзавымі кустамі, чамусьці было цёмна і ціха. Гэта здзівіла і нават насцярожыла Антона.

Звычайна ў такі час Мар'яна быўала дома, і вокны дома, і вокны яго кватэры, завешаныя карункавымі фіранкамі, ярка свяціліся. Яны вабілі Антона хутчэй апынуща ў сваім заўсёды прыбрамым пакоі, дзе на кожнай рэчы адчувалася клапатлівая рука пляменніцы. Яшчэ з вуліцы Антон чуў, як яна выводзіла сваім высокім моцным голасам любімую песню:

Ой, цвіце каліна
Каля ручая,
Хлопца маладога
Пакахала я...

Ужо на ганку, запамятаўшы пра стомленасць, Антон пачынаў уторыць Мар'яне, і два галасы, пераплятаючыся адзін з адным, напаўнялі пакой мілагучнай мелодыяй...

Сёння-ж цымяныя вокны непрыветліва глядзелі на Антона, выклікалі неасэнсаваную трывогу. Ён з непакоем ступіў на прыступку і асцярожна пацягнуў за халодную ручку. Дзвёры маўкліва расчыніліся, і Антон нерашуча пераступіў парог.

У пакоі было ціха. Пушыстым камяком пад ногі кінуўся кот. Пабліскваючы ў цемнаце зялёнымі вачымі, ён пачаў мурлыкаць і церціся аб халавыя антонавыя ботаў. Антон намацаў на сцяне адпаліраваны гузік, шчоўкнуў выключацелем і, жмурачы вочы ад святла, агледзеў пакой. На канапе ён убачыў Мар'яну. Дзяўчына ляжала, уткнуўшы твар у падушку, і плечы яе, абцягнутыя паласатай кофтачкай, часта ўздрыгвалі.

Антон падышоў да Мар'яны, асцярожна крануўся рукою яе пляча і спалохана спытаў:

— Што здарылася! Што з табой!!

Але Мар'яна, не адрываючы твару ад падушки, усхліпвала яшчэ мацней. Разгублены Антон адышоў ад Мар'яны. Усхваляваны гэтымі нечаканымі паводзінамі пляменніцы, ён снаваў па хаце і, бездапаможна азіраючыся, не ведаў, што яму рабіць. Як на тое ліха, антонаў бацька Мікіта быў заняты рамонтам у брыгадзе Кастрыцы і ўжо трэція суткі не начаў дома.

— Даўк ты-ж скажы, нарэшце, што з табой!! — страціўши апошніяе цярпенне, не вытрымаў Антон.

Мар'яна прыўзміла заплаканы твар, глянула на Антона поўнымі слёз вачымі і зноў плюхнулася на падушку. У позірку дзяўчыны Антон убачыў столькі смутку і тугі, што па яго спіне прабег непрыкметны, казытаючы халадок.

— Мо' доктара паклікаць!

— Ніякага доктара мне не трэба! — адным залпам выпала Мар'яна.

«А-а-а... Ці не пасварылася яна з Валерыем?...» — мільгана здагадка ў Антона.

Валерый Рупейка быў галоўным электрыкам у калгасе. Шырокія кішэні яго сіней спяцоўкі заўсёды адтапырваліся ад інструмента, з якім ён, здаецца, ніколі не разлучаўся. Тут можна было знайсці побач з плоскагубцамі і пукатай кантрольнай лямпай безліч ролікаў усякіх калібраў, скрутак із аляцинай і стужкі і іншых рэчаў, неабходных для бягучага рамонту. Варта было толькі мільгануць на вуліцы



Мал. П. Астроўскага

высокай постаці Валерыя, як то з аднаго, то з другога акна клікалі яго ў хату. Праходзіла некалькі хвілін, і задаволеная гаспадыня асцярожна датыкалася пальцам да адпаліраванай паверхні сіпейшага праса; другая цешылася, як на яе вачах налівалася агнём спіраль адрамантаванай электрапліткі.

Бесперабойная работа гідраэлектрастанцыі падавала ток на цагельны завод, вадакачку і жывёлагадоўчыя фермы — усё гэта ўваходзіла ў абавязак Валерыя.

Антону падабалася ў гэтым скромным і сціплым чалавеку яго несупыннае імкненне ўзбагаціць свае веды, хутчэй прымяніць іх у калгаснай гаспадарцы.

Антон часта сустракаў Валерыя разам з Мар'яной, бачыў іх радаснымі і шчаслівымі ў кругу танцуючай моладзі, і непрыкметна гэты малады чалавек заваяваў яго сімпатию, стаў блізкім у сям'і Леванка.

Антон не ўяўляў, што Валерый мог пакрыўдзіць Мар'яну, але дзіўныя паводзіны дзяўчыны прымушалі яго неадкладна ісці да Валерыя, даведацца, у чым справа, што здарылася з Мар'яной.

Расхваляваны Антон падыходзіў да гідраэлектрастанцыі. Шум падаючай вады з кожнай хвілінай усё нарасталі, набліжаўся. Хутка Антон убачыў серабрысты каскад вады, што пералівалася ў праменнях электрычнага светла. Іскрылася безліччу агністых іскарак, з шумам падала з плаціны, раз'юшана гнала перад сабой хвалю белай карункавай пены...

Антон увайшоў у ярка асветленую машыннае аддзяленне. Праз аднастайны шум дынамамашыны ён улавіў вясёлы посвіст Валерыя. Гэта зусім зблытала меркаванні Антона.

Валерый падхапіўся з табурэткі, паклаў раскрытыю книгу на падаконнік і прапанаваў старшыні сесці.

— Да рэчы, я і стамліўся сёння парадкам... — прамовіў Антон і са здавальненнем апусціўся на табурэтку.

Толькі цяпер ён адчуў стомленасць, якая паволі разлівалася па яго цягліцах, авалодвала ўсім целам.

— Вас сёння цэлы дзень не відаць.

— Багата спраў, Валерый. Адно зробіш, услед другое наплывае. Вось паехаў сёння па адной справе ў МТС да Парэнчыка, а там яшчэ дзесятак новых з'явілася...

Машыннае аддзяленне несупынна дрыжэла, і раз-по-раз чулася роўнамернае шчоўканне бліскучага раменнага паса.

— Практыкуешся? — кінуў Антон у бок двухпудовай гіры.

— Праз тыдзень з зарачанцамі сустракаемся, трэба падрыхтавацца крыху...

Антон устаў, па-гаспадарску прайшоўся па цементовай падлозе, агледзеў дынамамашыну і перавёў свой позірк на Валерыя.

— Ты сёння сустракаўся з Мар'яной!

Гэтае запытанне Антона было для Валерыя настолькі нечаканым і так не вязалася з агульнай тканинай гутаркі, што хлопец адразу збянтэжыўся і шчокі яго пакрыліся агністымі плямамі.

— Я нават з ёю зусім не бачыўся, а што?..

«Дык што-ж тады здарылася!» — разгублена падумаў Леванок, не адказваючы на пытанне Валерыя.

— А чаму вас гэта раптам зацікавіла? — з трывогай у голосе спытаў Валерый.

— Проста так... — загадкова адказаў Антон.

У яго з'явілася рашэнне нічога не казаць Валерью. Дзеля

прыстайнасці ён пагаманіў яшчэ крыху па справах электрастанцыі і неўзабаве пакінуў машинае аддзяленне.

Губляючыся ў здагадках, Антон задуменна крочыў па вуліцы. Праз момант ён схамянуўся і ў думках пачаў наракаць на самога сябе. «Як гэта я адважыўся пакінуць яе адну! і чаго мяне пацягнула на станцыю!..» Быццам у такт думкам Антона, крокі яго паступова паскарапаліся, і ён хутка апынуўся ля свайго дома.

Якое-ж здзіўленне ахапіла Антона, калі да яго дадесліся задорныя гукі калгаснай полькі кампазітара Захараўа. Праз адчыненае акно Леванок убачыў Мар'яну. Дзяўчына сядзела ля радыёпрыёмніка, і на яе твары блукала нямелая ўсмешка.

Не верачы сваім вачам, Антон пастаяў пад акном і, паволі ступаючы, па прыступках, падышоў да дзвярэй. Яшчэ момант, і Мар'яна, які ў чым не бывала, глядзела на Антона, і толькі крыху прыпухлыя вочы сведчылі аб тым, што дзяўчына нядайна плакала.

— Што-ж ты мяне так напалохала! Я ўжо хацеў было доктара паклікаць, ратаваць нашу лепшую бульбадодчыцу, а яна...

Мар'яна падскочыла з крэсла і з крыўдай у голасе сказала:

— Ужо не лепшую...



Вочы дзяўчыны зноў напоўніліся слязамі, заторгаўся падбародак, і, усхліпваючы, Мар'яна пачала апавядыць:

— Хіба ты не ведаеш? Мне здаецца, што ў ваколіцы ўжо ніводнага чалавека, каб не чуў...

Антон здагадаўся, што сёння ўзважылі выкананую бульбу, і яму ўсё стала зразумелым.

Дзяўчына прайшлася па пакоі і, нервова заплятаючы канцы сваіх доўгіх кос, прадаўжалася:

— Сёння мы ўзважылі бульбу з дзесяці першых гектараў. Ну... і вышла... што мы не стрымалі свайго слова...

— Колькі-ж недабралі!

— Багата... — прашантала Мар'яна перасеўшым голасам. — Замест трохсот пяцідзесяці атрымалі ўсяго па дзвесце восемдзесят цэнтнераў з гектара...

— Гэта яшчэ нічога! — падбадзёрыў Антон Мар'яну.

— Табе, вядома, нічога, а мне хоць і на вочы людзям не паказвайся! Гэта-ж толькі падумаць: артыкул пра мяне надрукавалі, нават партрэт у раённай газеце змясцілі, а я...

— Дарэмна, дарэмна Мар'яна. У жыцці часам яшчэ горш бывае...

— Ну што, што можа быць горшым, калі мы не дадалі калгасу дзесяткі тон бульбы!! — горача перабіла Мар'яна і пачала зноў узбуджана снаваць па пакоі.

— А ты ведаеш, чаму так здарылася! — спакойна выслушайши Мар'яну, запытаў Антон.

— Цяпер ужо ўсёроўна, — уздыхнула Мар'яна і села на канапу. — Страchanага не вернеш...

Антон падышоў да Мар'яны, спачувальна глянуў у яе сумныя вочы.

— А мне здаецца, што не ўсёроўна! Каб не паўтараць сваіх памылак, іх трэба перш за ўсё добра ведаць, — парыў Антон і сеў побач Мар'яны. — Ты ўсё абдумала, зразумела, у чым справа?

— Я думала вельмі многа...

— Вось ты пачакай, — перабіў Антон і пачаў апавядыць, чаму не давялося брыгадзе атрымаць абяцаны ўраджай.

Антон запамятаў пра дзённую стомленасць, пра вячэрну і асцярожна, каб зноў не крануць балючую рану ў душы дзяўчыны, падрабязна даводзіў пра недахопы брыгады.

Ён гаварыў пра недастатковую глыбіню зяблевага ворыва, пра тое, што некаторыя дзяўчатаў ў час пасадкі бульбы, замест адкосаў грэбняў, кідалі клубні на самае дно баразны. Некаторыя клубні зусім не далі ўсходаў, і таму замест сарака пяці тысяч, на гектар прыходзілася ўсяго па трыццаць шэсць тысяч кустоў. Антон апавядадаў і аб тым, што брыгада зрабіла недапушчальную памылку, калі рабіла падсадку бульбы ў яркае сонечнае надвор'е.

— Я ўжо ў чэрвені ведаў, што вы свайго абяцання не выканаецце, але істотнай дапамогі не мог вам аказаць, таму што прыехаў у калгас позна.

З болем на сэрцы слухала Мар'яна прастыя і зразумелыя слова. Твар яе з разгубленага ператварыўся ў задуменны, і ў вачах разгаралася надзея.

— Ты ведаеш, Антон, я столькі книжак прачытала па вырошчванню бульбы, а вось здаецца зусім простых рэчаў і не заўважыла, неяк абмінула. І сапраўды, чаму нам спатрэбілася рабіць падсадку ў гарачы сонечны дзень! Выходзіць, што замест карысці мы сабе нашкодзілі: мала таго, што адводкі звялі, дык мы-ж аспабілі пакінутыя кусты бульбы!

— Часам які-небудзь недахоп здаецца нязначнай дробязю, а калі добра ўдумаешся, дык гэта дробязь вырастает потым у цэнтнеры і нават у тоны недабранага ўраджаю, — заўважыў Антон.

— У будучым годзе мы багата чаго перайначым... — сказала Мар'яна. — Я думаю, што ўсё поле нам удасца пасадзіць новым, квадратна-гнездавым способам...

— А як-жа з кансерваторый будзе? Ты-ж ужо другое пісьмо атрымала з Мінска!

Мар'яна падскочыла з канапы і ўзбуджана сказала:

— Пакуль не атрымаю чатырохсот цэнтнераў бульбы з гектара, нікуды з калгаса не пададу!

Антон з павагай глянуў на Мар'яну. Ён адчуваў, што да гэтага часу яшчэ добра не ведаў характару сваёй пляменіцы, не ведаў, колькі захавана творчай энергіі і ўпартай настойлівасці ў гэтай восемнаццацігадовай дзяўчыны.



С. І. Віткене з дачкой Вандай.

Фото Н. Вярзілава.

Светлы шлях

Бацька амаль еілком адараў да дзяўчынку ад маці і, тримаючы яе за руку, вышаў з дома. Маці прытулілася да акна і доўга глядзела ім услед.

... Бацька прывёў дачку да багатага кулака, слыннага не толькі ў вёсцы Стачуны, але і ва ўсім Шаўляйскім павеце. Гаспадар агледзеў дзяўчынку і суха сказаў:

— Будзе жывёлу пасвіць.

Старгаваліся аб цане, і бацька пайшоў. Усю дарогу ён думаў пра дачку, так рана адарваную ад сям'і, праклінаў свой горкі лёс.

Так пачалося працоўнае жыццё Стасі Віткене. З дзесяці год яе аддалі батрачыць. Бацька і маці батрачылі змалку, і яе напаткаў той-жэ лёс. Хто бедным нарадзіўся, бедным і памрэ, гаварылі тады ў літоўскай вёсцы. Магчыма, і Стасі прышлося-б да смерці гнуць сініну на вясковых паноў, калі-б у Літве не змяніліся парадкі. Прышла совецкая ўлада, надзяліла беднякоў зямлём. Стасі Віткене таксама атрымала зямельны надзел. Пачалося зусім новое жыццё.

Горача ўзялася маладая жанчына за гаспадарку. Працавала з раніцы да вечара, але справа не клеілася. Адзіноке жыццё падобна было стаячай крыніцы, якая пакрылася твянню. Замкнутасць прыгнітала многіх аднаасобнікаў.

У Літве пачалі ўзнікаць калгасы.

Перадавыя сяляне вёскі Стачуны прыйшлі да вываду, што ў адзіночку з галечы не выйсці, і вясной 1949 года аб'ядналіся ў арцель, назваўшы яе «Гегужэ Пірмойн» (Першое Мая).

Стасі Віткене ўступіла ў калгас. Спачатку працавала ў полі. Праўленне заўважыла яе арганізаторская здольнасці, уменне перадольваць цяжкасці. Стасю перавялі на свінагадоўчую ферму. І тут па-сапраўднаму разгарнуўся творчы талент Стасі. Разам з Эміліяй Барджуце яна даглядала парасяты. У калгасе было тады 9 свінаматаў. Свінаркі навялі парадак на ферме, устанавілі правільны рацыён. Да восені прыплод павялічыўся. Парасяты раслі тлустыя, чистыя—люба глянуць.

Шмат сіл паклала Стасі на ўмацаванне калгаснай фермы. Увесень шчодра акупілася яе праца: на працадні яна атрымала больш тоны збожжа.

Восенню Стасі была на першым рэспубліканскім з'ездзе калгаснікаў. Яна прагна слухала выступленні перадавых жывёлаводаў совецкай Літвы і зразумела, што і ў яе справе патрэбны веды.

Са з'езда вярнулася з цвёрдым намерам вырасціць за год па 25 парасята ад кожнай з 7 замацаваных за ёй свінаматаў. Стасі выклікала на спаборніцтва Крывіцкене—свінарку з суседняга калгаса імя Юліі Жымайтэ.

Віткене яшчэ старанней працавала на ферме. Позна ўвечары, калі на цёмным небе загараліся залатыя зоркі, Стасі садзілася за кнігі. Яна чытала пра дасягненні перадавых жывёлаводаў, знаёмілася з навуковым вядзенем свінагадоўлі.

У партай працай, удумлівай работай над сабой Стасі дабілася перамогі: к канцу 1949 года выгадавала ад кожнай свінаматкі па 25 парасята. У гэты перыяд у яе жыцці адбылася хвалючая падзея: з дэлегацыяй ад совецкай Літвы яна адправілася ў Москву на святкаванне 70-годдзя Іосіфа Вісарыёнаўчы Сталіна.

...Москва. Першы раз у сваім жыцці літоўская жанчына бачыла гэты старажытны рускі горад, які стаў цэнтрам увагі працоўных усяго свету. Стасі любавалася прыгожымі будынкамі, велізарнымі заводамі. Спыніўшыся ля сцен Кремля, яна доўга глядзела на яго вежы, на рубінавыя зоркі.

На ўрачыстым паседжанні Стасю Віткене ахапіла радаснае хваляванне. Калі ў прэзідыуме паявіўся таварыш Сталін, яе сэрца моцна забілася. Яна разам з усімі ўсталі і доўга аплодыравала, не спускаючы вачэй з чалавека, які вывеў літоўскі народ на шчаслівую дарогу, пазбавіў галечы і гора.

Вярнуўшыся дамоў, Стасі многа рассказала калгаснікам пра Москву, пра лепшага друга літоўскага народа—таварыша Сталіна.

Летам 1950 года ў калгас прышла радасная вестка: Прэзідыум Вярхоўнага Совета СССР прысвоіў знатнай свінарцы Стасі Ізідораўне Віткене званне Героя Соціялістычнай Працы. Калгаснікі і калгасніцы моцна паціскалі ёй руку, а яна, усхваляваная і збянтэжаная, адказвала:

— Не мяне трэба вітаць, а калгас. Гэта ён вывеў мяне на светлы шлях.

Ішлі дні, поўныя радасных падзеяў. Стасю Віткене прынялі ў рады комуністычнай партыі і прызначылі загадчыцай свінагадоўчай фермы. Тады-ж яе кыбрали дэлегатам 2-й Усесаюзной канферэнцыі прыхільнікаў міру.

Стасі Віткене высока нясе званне комуністкі. Пад яе кіраўніцтвам трохгадовы план па развіццю пагалоўя свінай калгас перавыканы яшчэ ў пачатку 1951 года. У родным калгасе Стасі стварыла выдатныя кадры жывёлаводаў. Свінаркі Рута Клеманскаяце і Моніка Саргунене ідуць за сваёй настаўніцай. У гэтым годзе яны ўжо вырасцілі ад замацаваных за імі свінаматаў у сярэднім па 12 парасята. Калгасніца Марыце Дыкшайце дабілася высокай прыважкі свінай.

АПОВЕСЦЬ АБ НОВЫМ КАЛГАСНЫМ ЖЫЦІ



Эмілія Барджуце — калгасніца сельгасарцелі «Першае Мая», узнагароджаная ордэнам Леніна.

Фото Н. Вярзілава.

Сумленнай працай на карысць Айчыны Стася Віткене заслужыла ў калгаснікаў гонар і павагу. У лютым мінулага года яе выбралі дэпутатам Вярховнага Совета Літоўскай ССР.

Азіраецца Стася на пройдзены шлях і сама сабе не верыць. Мінулае здаецца ёй змрочным падвалам. А гады, пражытыя пры совецкай уладзе, уяўляюць як гранітную лесвіцу, па ступенях якой яна ўзнімаецца ўсё вышэй і вышэй. Віткене — член урада. Ні адна жанчына ў буржуазнай Літве не магла марыць аб гэтых. Совецкая ўлада нібы на крыллях падняла простых жанчын. Яны сталі роўнапраўнымі членамі созыялістичнага грамадства.

Стася Віткене апраўдае аказанае ёй вялікае давер'е. Гэтым летам яна ездзіла ў калгасы Краснадарскага края і Харкаўскай вобласці. Шмат новага ўбачыла там і лепшы вопыт укараняе цяпер у сваёй сельгасарцелі.

... Прайшло не шмат часу, і да непазнавальнасці змянілася жыццё сялян вёскі Стачуны. Калгас развіў сваю гаспадарку, стварыў жывёлагадоўчыя фермы, апрацоўвае палі на аснове перадавой совецкай агранамічнай навукі.

У калгасныя сем'і прышлі ластатак і культура. Калгаснікі атрымліваюць шмат хлеба і іншых прадуктаў. Яны набываюць радыёпрыёмнікі, патэфоны, бібліятэкі. Стася ведае, што з практыкі мінулым назаўсёды пакончана, што літоўскіх калгаснікаў чакае яшчэ больш шчаслівая будучыня, што вялікі Сталін вядзе совецкі народ па шляху да комунізма. Н. СТАНКЯВІЧУС.

Малады беларускі празаік Янка Брыль прышоў у нашу літаратуру ў пасляваенны час. Ён вызначаецца добрым веданнем жыцця сялянства заходніх беларускіх вёсак і ўдалым адлюстраваннем яго ў мастацкіх творах. Паказу працоўнага чалавека, раскрыццю яго харектару пісьменнік і прысвячае большасць сваіх нарысаў і апавяданняў, аповесцей і раман.

Нядайна Дзяржаўнае выдавецтва БССР выпусціла новую аповесць Янкі Брыля «У Забалоцці днее». У ёй пісьменнік расказвае аб новым калгасным жыцці, якое прышло ў бядняцкія хаты «нёманскіх вёсак» пасля цяжкіх год прыгнёту і здзекаў акупантаў, спачатку белапольскіх, а потым гітлераўскіх. Тэма пасляваеннай адбудовы калгаса распрацоўваецца многімі беларускімі пісьменнікамі. Яны імкнущыя паказаць, як соцыялістычная праца ўплывае на фарміраванне харектару новага чалавека. Перад Янкай Брылем апрача гэтай важнейшай задачы стаяла і другая проблема: паказаць, што вольная праца па сутнасці адрадзіла сялянства Заходніх абласцей, натхніла яго на новыя працоўныя подзвігі, зрабіла бадзёрым і энергічным. У справе-ж новага калгаснага будаўніцтва яны ідуць па шляху сваіх суседзяў — калгаснікаў ўсходніх абласцей.

Апавяданне ў аповесці вядзеца ад імя цэнтральнага героя — Васіля Сурмака. Спачатку Васіль расказвае, што жыццё яго праходзіла ў беднай сялянскай сям'і. Бацька рана памёр. Ужо ў 14 год Васіль думаў не толькі аб сабе, але і аб тым, як пракарміць сям'ю. У панская Польшчы, ва ўмовах знявагі і нечалавечага прыгнёту, працоўнаму чалавеку жылося вельмі кепска. Але калі мужчына вырастала, яго забіралі ў армію. І праўдзівіна заўважае Сурмак: «Не хацелася ні піць, ні крычаць, — думаў горкую думу пра тое, што вось ты недзе рос, і ніхто не пытается дагэтуль, дзе ты рос, як ты рос, а вырас — знайшлі» (стар. 8). Не сцярпелаўши абразы капрала Пшэпюркі, Сурмак ударыў яго, за што быў засуджаны. Але дойга сядзець яму не давялося. 17 верасня 1939 г. воіны Совецкай Арміі расчынілі турэмную браму. Потым Вялікая Айчынная вайна. І да дому, у Забалоцце, Васіль Сурмак вярнуўся толькі ў 1947 г. Ён развітаўся са сваім франтавым сябрам сержантам Ваняй Савельевым, які быў з Алтая. Дружба з рускім алтайскім калгаснікам Савельевым, з якім яны часта чытали лісты ад землякоў, не прапала дарэмна. Сурмак многае запазычыў з вопыту алтайскіх калгаснікаў. Прыехаўшы дамоў, ён убачыў, што жыццё будаваць трэба па-новаму, на калгаснай аснове. Загарбаваны ў баях, Сурмак з'яўляецца прыкладам для сялянства і ў справе арганізацыі калгаса.

На сходзе ў Забалоцці сяляне добра разабраліся, каго трэба прыняць у калгас, а каго не. Прымалі перш за ўсё беднату. Старшынёй абраўся былога франтавіка Васіля Сурмака, а ў праўленне вылучылі лепшых, гаспадарлівых людзей сваёй вёскі, такіх як Ячны, Шарэйка, Камлюк, Каляда, Чыгуноў.

Рупныя гаспадары з ахвотай узяліся за справу. Яны зааралі вузкія аднаасобніцкія палоскі, каб для апрацоўкі зямлі выкарыстаць машины. Сталі вучыцца ў старэйшых калгасаў наладжванню калектыўнай гаспадаркі. Шмат увагі аддае аўтар прымяненню машыннай сілы. Малаяўніча апісвае ён работу на трактары.

Пісьменнік цёпла адлюстраваў ролю совецкай вясковай жанчыны ў калгасным будаўніцтве. Вось клапатлівая маці Васіля і Міколы Сурмакоў. Яна шмат гора зазнала, але матчынай пяшчоты не згубіла. Жыццё для яе — гэта і ласка да дзяцей, і нястомная праца, і клопаты аб хатніх справах. Гэты традыцыйны образ у нашай літаратуре выглядае ў аповесці жывым дзяячуючы своеасаблівасці выяўлення. Запамінаецца і вобраз настаўніцы Лены. Яна жыве справамі калгаса не толькі таму, што тут вырасла, але і таму, што не аддзяляе грамадскіх абавязкаў ад сваёй непасрэднай працы. Лірычныя сцэны паміж Ленай і Васілем надаюць кнізе прывабнасць і своеасаблівасць аптымістычнага адценне. З вясковай моладзі таксама ўдала выпісаны вобраз Волечкі Ячнай — вясёлай сакатухі, якая любіць вячоркі і танцы.

Запамінаецца Валя — жонка Інваліда Міхася. Гэта цэльны драматычны вобраз. Міхась не адразу зразумеў значэнне калгаса, жыў неяк на водзішыбе ад вёскі, не вельмі ахвотна хацеў уступаць у калгас. Валі-ж, наадварот, — вельмі хацелася працаваць разам з усімі. На гэтай глебе ў сям'і ўзнікаюць сур'ёзныя спрэчкі. Але гэта не спалохала працавітую жанчыну, і яна з мужам уступіла ў калгас.

Ідучы за падзеямі жыцця, аўтар не прымінуў паказаць і адмоўны вобраз. Аднаасобніцу Тацяну, празваную ў вёсцы за плёткі Тарадрай, вар-



Янка Брыль

рожыя сілы выкарыстоўваюць для прааганды розных забабонаў, накіраваных супроць калектывізацыі. І толькі ў канцы яна зразумела сваю адваранасць ад народа.

Пісьменнік паказаў, як калгаснікі змагаліся з варожымі сіламі. Совецкі суд разлічыўся з ворагамі па заслугах. Такім чынам відавочна, што канфлікт апавесці будзеца на барацьбе перадавой часткі калгаснікаў з адсталымі, варожымі сіламі, якія імкнуцца адстаяць прынцыпамі капиталізма ўсёсці, але ім гэта не ўдаецца.

Прыслухоўваючыся да жыцця, аўтар імкненца адлюстраваць і тэму дружбы славянскіх народаў — рускага, беларускага, польскага. Цікава і змястоўна апісваецца прыезд у Совецкі Саюз польскіх сялян, каб павучыцца весці сваю сельскую гаспадарку, будаваць народна-дэмакратычную рэспубліку.

Янка Брыль добра ведае сялянскі быт. У яго герояў своеасаблівая мова, багатая заходнебеларускім дыялектызмамі. На жаль, апавяданне вядзеца ад першай асобы твору, што пазбаўляе аўтара магчымасцей для больш цікавых адступленняў. Кніга занадта перагружана дыялагамі.

Аповесць «У Забалоцці днёе» Я. Брыля, якая зрабілася папулярнай не толькі ў рэспубліцы, але і за межамі яе дзякуючы таму, што яна перакладзена на рускую мову і выдадзена ў Маскве, мае пазнавальнае значэнне, таму што яна шырока знаёміць чытача з новым калгасным жыццём у заходніх абласцях рэспублікі, сцвярджаючы сілы соцыялістычнага ладу.

А. ЕСАКОЎ



ПАРАДЫ БАЦЬКАМ

ВЫХАВАННЕ Ў ПРАЦЫ

А. С. МАКАРЭНКА

(Урывак з лекцый аб выхаванні дзяцей)

ПРАВІЛЬНАЕ совецкае выхаванне немагчыма сабе ўявіць як выхаванне непрацоўнае. Праца заўсёды была асновай для чалавечага жыцця, для стварэння шчасця чалавечага жыцця і культуры. У нашай краіне праца перастала быць прадметам эксплаатацыі, яна зрабілася справай чэсці, славы, доблесці і геройства. Наша дзяржава ёсць дзяржава працоўных, у нашай Канстытуцыі напісана: «Хто не працуе, той не ёсць».

Таму і ў выхаваўчай работе праца павінна быць адным з самых асноўных элементаў.

Паспрабуем падрабязней прааналізаваць сэнс і значэнне працоўнага выхавання ў сям'і.

Першае, аб чым у асаблівасці павінны памятаць бацькі, гэта наступнае. Ваша дзіця будзе членам працоўнага грамадства, значыць, яго значэнне ў гэтым грамадстве, каштоўнасць яго як грамадзяніна будзе залежаць выключна ад того, наколькі яно здольна будзе прымаць удзел у грамадскай працы, наколькі яно да гэтай працы будзе падрыхтавана. Але ад гэтага будзе залежаць і яго добраўбыт, матэрыяльны ўзровень яго жыцця, бо ў нашай Канстытуцыі таксама сказана: «Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па працы». Мы добра ведаем, што ад прыроды ўсе людзі валодаюць прыблізна аднолькавымі працоўнымі данымі, але ў жыцці адны людзі ўмеюць працеваць лепш, другія горш, адны здольны толькі да самай простай працы, другія — да працы больш складанай і, значыць, больш каштоўнай. Гэтыя розныя працоўнія якасці не даюцца чалавеку ад прыроды, яны выхаваўца ў ім на працягу яго жыцця і, асабліва, у маладосці.

Значыць, працоўная падрыхтоўка, выхаванне працоўнай якасці чалавека — гэта падрыхтоўка і выхаванне не толькі будучага добра га, або дрэннага грамадзяніна, але і выхаванне яго будучага жыццёвага ўзроўню, яго добраўбыту.

Другое: працеваць можна з патрэбы, з жыццёвай неабходнасці. У чалавечай гісторыі ў большасці выпадкаў праца заўсёды мела такі характар прымусовага цяжкага дзеяння, неабходнага для таго, каб не памерці з голаду. Але ўжо і ў стары час людзі стараліся быць не толькі рабочай сілай, але і творчай сілай. Толькі ім не заўсёды ўдавалася дасягнуць гэтага ва ўмовах класавай няроўнасці і эксплаатацыі. У совецкай краіне кожная праца павінна быць творчай працай, бо яна цалкам ідзе на стварэнне грамадскага багацця і культуры краіны працоўных. Навучыць творчай працы — асаблівая задача выхавацеля.

Творчая праца магчыма толькі тады, калі чалавек адносіцца да працы з любоўю, калі ён свядома бачыць у ёй радасць, разумее карысць і неабходнасць працы, калі праца робіцца для яго асноўнай формай прайўлення асобы і таленту. Такія адносіны да працы магчымы толькі тады, калі ўтварылася глыбокая прывычка да працоўнага намагання, калі ніякая работа не здаецца непрыемнай, калі ў ёй ёсць які-небудзь сэнс.

Творчая праца зусім немагчыма ў тых людзей, якія да работы падыходзяць са страхам, якія баяцца адчуць намаганне, баяцца, так сказаць, працоўнага поту, якія на кожным кроку толькі і робяць, што думаюць, як-бы хутчэй адчапіцца ад работы і пачаць што-небудзь іншое. Гэта іншае здаецца ім сімпатычным да таго часу, пакуль яны за яго не ўзяліся.

Трэцяе: у працоўным намаганні выхаваўца не толькі рабочая падрыхтоўка чалавека, але і падрыхтоўка таварыша, г. зн. выхаваўца правільнага адносін да іншых людзей, — гэта ўжо будзе маральная падрыхтоўка. Чалавек, які ствараецца на кожным кроку ад работы ўвільнуць, які спакойна глядзіць, як іншыя працуюць, карыстаецца пладамі іх працы, такі чалавек — самы амаральны чалавек у совецкім грамадстве. І наадварот, сумеснае працоўнае намаганне, работа ў калектыве, працоўная дапамога людзей і пастаянная іх узаемная працоўная залежнасць толькі і могуць стварыць правільнага адносін чалавека адзін да другога. Гэтыя правільнага адносін заключаюцца не толькі ў тым, што кожны чалавек аддае свае сілы грамадству, але і ў тым, што ён і ад іншых патрабуе таго-ж, што ён не хоча побач з сабой пераносіць жыццё дармаеда. Толькі ўдзел у калектывнай працы дазваляе чалавеку выпрацаваць правільнага, маральнага адносін да іншых людзей — кроўную любоў і дружбу ў адносінах да ўсякага, хто працуе, абурэнне і асуджэнне ў адносінах да гультай, да чалавека, які ўхіляецца ад працы.

Чацвертае: няправільна думаць, што ў працоўным выхаванні развіваюцца толькі мускулы або зневісця — зрок, дотык, развіваюцца пальцы і г. д. Фізічнае развіццё ў працы, вядома, таксама мае вялікае значэнне, з'яўляючыся важным і зусім неабходным элементам фізічнай культуры. Але галоўная карысць працы сказаеца ў псіхічным, духоўным развіцці чалавека. Гэта духоўнае развіццё, што нараджаецца гарманічнай працай, і павінна скласці тую асаблівасць чалавека, якая адкрывае грамадзяніна бяскласавага грамадства ад грамадзяніна класавага грамадства.

Пятае: неабходна ўказаць яшчэ на адну акалічнасць, якой у нас надаюць, на жаль, невялікае значэнне. Праца мае не толькі значэнне грамадска-вытворчае, але мае вялікае значэнне і ў асабістым жыцці. Мы добра ведаем, наколькі веселей і шчаслівей жывуць людзі, якія многае ўмеюць рабіць, у якіх усё ўдаецца і спорыцца, якія не разгубяцца ні пры якіх абставінах, якія ўмеюць валодаць рэчамі і камандаваць імі. И наадварот, заўсёды выклікаюць нашу жаласць тыя людзі, якія перад кожным глупствам становяцца ў тупік, якія не ўмеюць абслугоўваць самі сябе, а заўсёды маюць патрэбу то ў няньках, то ў сябровускай паслузе, то ў дапамозе, а калі ім ніхто не дапаможа, жывуць у нязручнай абстаноўцы, неахайна, брудна, разгублена.

Бацькі павінны добра падумаць над кожнай з указаных акалічнасцей. У сваім жыцці і ў жыцці сваіх знаёмых яны на кожным кроку ўбачаць пацверджанне важнейшага значэння працоўнага выхавання. И ў работе па выхаванню сваіх дзяцей бацькі ніколі не павінны забываць аб працоўным прынцыпе.

Вядома, у межах сям'і цяжка даць дзіцяці такое працоўнае выхаванне, якое звычайна называецца кваліфікацыяй. Для ўтварэння доброй спецыяльнай кваліфікацыі сям'я не прыстасавана; кваліфікацыю хлопчык або дзяўчынку атрымаюць у якой-небудзь грамадской арганізацыі: у школе, на заводзе, ва ўстанове, на курсах. Сям'я ні ў якім выпадку не павінна ганяцца за кваліфікацыяй у той ці іншай спецыяльнасці. Гэта ў стары час бывала звычайна так, што калі бацька шавец, то ён і сына вучыў свайму рамяству; калі ён сталляр, то і сын «прывучаўся» да сталлярнай справы. А дзяўчынкі, як вядома, заўсёды атрымлівалі кваліфікацыю хатнай гаспадыні, на большае яны і не разлічвалі. У совецкі час аб кваліфікацыі будучых грамадзян клапоціцца дзяржава, якая мае ў сваім распараджэнні шмат магутных і добра абсталяваных інстытутаў.

Але бацькі зусім не павінны думакаць, што сямейнае выхаванне не мае ніякіх адносін да атрымання кваліфікацыі. Іменна сямейная працоўная падрыхтоўка мае самое важнае значэнне для будучай кваліфікацыі чалавека. Тоё дзіця, якое атрымала ў сям'і правільнае працоўнае выхаванне, у далейшым з вялікім поспехам будзе праходзіць і сваю спецыяльную падрыхтоўку. А тыя дзецы, якія не набылі ў сям'і ніякага працоўнага вопыту, тыя і кваліфікацыі не могуць атрымаць добрый, іх пасцігаюць розныя няўдачы, яны выходзяць дрэннымі работнікамі, не гледзячы на ўсе намаганні дзяржавных установ.

Акурат гэтак сама бацькі не павінны думакаць, што падпрацай мы разумеем толькі фізічную працу, мускульную работу. З развіццём машыннай вытворчасці фізічная праца паступова траціць сваё былое значэнне ў чалавечым грамадскім жыцці. Совецкая дзяржава стараецца зусім знішчыць цяжкую фізічную працу. Мы ўжо бачым, што на пабудовах дамоў цэгла падаецца машынамі, насілкі маюць усё меншае і меншае значэнне ў нашым будаўніцтве...

Таму мы не павінны думакаць, што ў совецкім выхаванні ёсць якая-небудзь істотная розніца паміж працай фізічнай і працай разумовай. У той і ў іншай працы важным бокам з'яўляецца перш за ўсё арганізацыя працоўнага намагання, яго сапраўдны чалавечы бок...

У працоўным выхаванні важным з'яўляецца наступны бок метада. Перад дзіцём павінна быць парадстаўлена некаторая задача, якую ён можа вырашыць, прымяняючы той ці іншы працоўны сродак. Гэта задача не абавязкова павінна стаяць на кароткі адэрзак часу, на адзін або на два дні. Яна можа мець працяглы характар, нават працягвацца месяцамі і гадамі. Важна тое, што дзіцяці павінна быць прадастаўлена некаторая свобода ў выбары сродкаў, і яно павінна несці некаторую адказнасць за выкананне работы і за яе якасць. Менш будзе карысці, калі вы скажаце дзіцяці:

— Вось табе венік, падмяці гэты пакой, зрабі гэта так або так.

Лепш будзе, калі вы на доўгі час даручыце дзіцяці падтрыманне чыстоты ў пэўным пакой, а як яно будзе гэта рабіць — прадастаўце рашаць і адказваць за рашэнне яму самому. У першым выпадку вы паставілі перад дзіцём толькі мускульную задачу, у другім выпадку вы паставілі перад ім задачу арганізацыйную: апошняя значна вышэй і карысней. Значыць, чым складаней і самастойней будзе працоўная задача, тым лепш яна будзе ў педагогічных адносінах. Многія бацькі не ўлічваюць гэтай акалічнасці. Яны даручаюць дзецим зрабіць туго ці іншую справу, але раскідаюцца ў вельмі дробных працоўных задачах. Яны пасылаюць хлопчыка або дзяўчынку ў магазін купіць які-небудзь прадмет, а значна лепш будзе, калі яны ўскладуць на яго паставяныя пэўныя клопаты, напрыклад, заў-

сёды клапаціца аб тым, каб у сям'і было мыла або зубны парашок.

Працоўны ўздел дзяцей у жыцці сям'і павінен пачынацца вельмі рана. Пачынацца ён павінен у гульні. Дзіцяці павінна быць указаны, што яно адказвае за цэласць цацак, за чистату і парадак у тым месцы, дзе стаяць цацкі і дзе яно гуляе. И гэтую работу трэба паставіць перад ім у самых агульных рысах: павінна быць чыста, не павінна быць накідана, наліта, на цацках не павінна быць пылу. Вядома, некаторыя прыёмы прыбірання можна яму і паказаць, але наогул добра, калі яно само здагадаецца, што для выцірання пылу трэба мець чистую анучу, калі гэтую анучу яно само выпрасіць у маці, калі яно да гэтай анучы прад'явіць пэўныя санітарныя патрабаванні, калі яно патрабуе лепшую анучу і г. д. Акурат гэтак сама і папраўка зламаных цацак павінна быць прадастаўлена яму самому ў той меры, у якой гэта яму пад сілу, зразумела, з прадастаўленнем у яго распараджэнне пэўных матэрыялаў.

З узростам працоўныя даручэнні павінны быць ускладнены і аддзелены ад гульні. Мы пералічым некалькі відаў дзіцячай работы, разлічваючы, што кожная сям'я ў залежнасці ад умоў свайго жыцця і ўзросту дзяцей зможа выправіць і да-поўніць гэты спіс.

1. Паліваць кветкі ў пакой або ва ўсёй кватэры.
2. Выціраць пыл на падаконніках.
3. Накрываць на стол перад абедам.
4. Сачыць за салонкамі, гарчычнікамі.
5. Сачыць за пісьмовым столом бацькі.
6. Адказваць за кніжную паліцу або за кніжную шафу і тримаць іх у парадку.
7. Атрымліваць газеты і складваць іх у пэўным месцы, аддзяляючы новыя ад прачытаных.
8. Карміць кацянё або шчанка.
9. Тримаць у парадку ўмывальнік, купляць мыла, зубны парашок, брытвенныя нажы для бацькі.
10. Рабіць поўнае прыбіранне ў асобным пакой або асобнай частцы пакоя.
11. Прышываць на сваім плаці гузікі, якія адарваліся, мець заўсёды ў поўным парадку прыстасаванні для гэтага.
12. Адказваць за парадак у буфетнай шафе.
13. Чысціць плацце сваё або малодшага брата або аднаго з бацькоў.
14. Клапаціцца аб упрыгожанні пакоя партрэтамі, адкрытыкамі, рэпрадукцыямі.
15. Калі ў сям'і ёсць гарод або кветнік, адказваць за пэўныя яго ўчастак як у плане пасеву, так і догляду за ім і збору пладоў.
16. Клапаціцца аб тым, каб у кватэры былі кветкі, для гэтага часам паехаць і за горад (гэта для больш старэйшага ўзросту).
17. Калі ў кватэры ёсць тэлефон, першаму падыходзіць на званок, весці хатні тэлефонны даведнік.
18. Весці даведнік трамвайных маршрутаў з улікам тых месц, куды членам сям'і прыходзіцца найбольш часта ездіць.
19. У больш старэйшым ўзросце самастойна планіраваць і абслугоўваць наведванне сям'ёй тэатраў і кіно, даведвацца аб праграме, даставаць білеты, захоўваць іх і г. д.
20. Весці ў поўным парадку хатнію аптэку і адказваць за своечасове яе пападанне.
21. Сачыць за тым, каб у кватэры не паяўляліся паразіты: клапы, блохі і г. д., прымяць энергічныя меры да іх знішчэння.
22. Дапамагаць маці або сястры ў пэўных гаспадарчых функцыях.

Кожная сям'я знайдзе ў сябе вельмі многа падобных работ, больш ці менш цікавых і пасільных. Вядома, нельга дзіця загружаваць прамернай колькасцю работы, але ў кожным разе неабходна, каб не кідалася ў вочы розніца ў працоўнай нагрузкы бацькоў і ў працоўных нагрузках дзяцей. Калі бацьку або маці прыходзіцца вельмі цяжка ў хатнай гаспадарцы, дзецы павінны прыцягвацца да дапамогі ім. Бывае і іншай: калі ў сям'і ёсць хатнія работніца, дзецы скроў і ўсюды прывыкаюць спадзявацца на яе працу ў такіх выпадках, калі яны і самі маглі-б сябе абслужыць. Бацькі павінны добра праверыць гэтую галіну і дабіцца такога становішча, каб па магчымасці хатнія работніца не рабіла такіх работ, якія могуць і павінны зрабіць дзецы.

Трэба пры гэтым заўсёды памятаць: калі дзецы вучыцца ў школе, апошняя даволі моцна нагружаваць іх хатнай работай. Зразумела, гэтая работа павінна лічыцца самай галоўнай і першачарговай. Дзецы павінны добра разумець, што ў школе-

най рабоце яны выконваюць функцыю не толькі асабістую, але і грамадскую, што за поспех школьнай работы адказваюць яны не толькі перад бацькамі, але і перад дзяржавай. З другога боку, няправільна, калі толькі школьнай работа карыстаецца павагай, а ўсе астатнія працоўныя задачы адкідаюцца. Такое адасабленне школьнай работы вельмі небяспечна, таму што выклікае ў дзяцей поўную пагарду да жыцця і работы свайго сямейнага калектыву. У сям'і павінна заўсёды адчувацца атмасфера калектывізма, як мага часцей праяўляцца дапамога адных членаў сям'і ў адносінах да іншых.

Паўстае пытанне, якімі мерамі можна і павінна выклікаць у дзіцяці тое ці іншае працоўнае намаганне. Меры гэтая можуць быць самыя рознастайныя. У рannім маленстве, вядома, многае дзіцяці трэба і падказаць і паказаць, але наогул неабходна лічыць ідэальную формай, калі дзіця само заўважае неабходнасць той ці іншай работы, бачыць, што маці або бацьку няма калі яе зрабіць, калі яно па ўласнай ініцыятыве прыходзіць на дапамогу свайму сямейнаму калектыву. Выхаваць такую гатоўнасць да працы, такую ўважлівасць да патрэб свайго калектыву — значыць выхаваць сапраўднага совецкага грамадзяніна.

Вельмі часта бывае, што дзіця па сваёй нявопытнасці, па слабасці арыентыроўкі не можа самастойна заўважыць патрэбнасці ў той ці іншай рабоце. Бацькі павінны ў такіх выпадках асцярожна падказаць, дапамагчы дзіцяці выспектліць свае адносіны да гэтай задачы і прыняць удзел у яе вырашэнні. Гэта часта лепш за ўсё рабіць, выклікаючы простую тэхнічную цікавасць да работы, але і злоўжываць гэтым спосабам нельга. Дзіця павінна ўмець выконваць і такія работы, якія не выклікаюць у яго асаблівай цікавасці, якія здаюцца ў першы момент работамі сумнымі. Наогул яно павінна выхоўвацца так, каб рашаючым моментам у працоўным намаганні была не яго займальнасць, а яго карысць, яго неабходнасць. Бацькі павінны выхоўваць у дзіцяці здольнасць цярпіць і без хныкання выконваць работы непрыемныя. Потым, па меры развіцця дзіцяці, нават самая непрыемная работа будзе прыносіць яму радасць, калі грамадская каштоўнасць работы будзе для яго відавочна.

У тым выпадку, калі неабходнасць або цікавасць недастатковы, каб выклікаць у дзіцяці жаданне папрацаваць, можна прымяніць спосаб просьбы. Просьба тым адрозніваецца ад іншых відаў абыходжання, што яна прадастаўляе дзіцяці поўную свабоду выбару. Просьба і павінна быць такая. Яе так трэба сказаць, каб дзіцяці здавалася, што яно выконвае просьбу па ўласнаму добраму жаданню, не пабуджаемае да гэтага ніякім прымусамі. Трэба гаварыць:

— У мяне да цябе просьба. Хоць гэта і цяжка, і ў цябе ўсякія іншыя справы...

Просьба — самы лепшы і мяккі спосаб абыходжання, але і злоўжываць просьбай не трэба. Форму просьбы лепш за ўсё ўжываць у тых выпадках, калі вы добра ведаеце, што дзіця з задавальненнем просьбу вашу выканавае.

Калі ўжо ў вас ёсьць якое-небудзь сумненне ў гэтым, прымяняйце форму звычайнага даручэння, спакойнага, дзелавога. Калі з самага малога ўзросту вашага дзіцяці вы будзеце правільна чаргаваць просьбу і даручэнне і, асабліва, калі вы будзеце ўзбуджаць асабістую ініцыятыву дзіцяці, будзеце вучыць яго бачыць неабходнасць работы самому і па ўласнаму пачыну выконваць яе, у вашым даручэнні не будзе ўжо ніякіх праправаў. Толькі калі вы запусцілі справу выхавання, вам прыдзецца часам прыбегнунець да прымусу.

Прымус можа быць розны — ад простага пайтарэння даручэння да пайтарэння рэзкага і патрабавальнага. У кожным разе ніколі не трэба прыбягаць да фізічнага прымусу, таму што ён менш за ўсё прыносіць карысці і выклікае ў дзіцяці агіду да працоўнай задачы.

Больш за ўсё затрудняе бацькоў пытанне, як трэба абыходзіцца з так званымі лянівымі дзецимі. Трэба пры гэтым сказаць, што лянота, г. зн. агіда да працоўнага намагання, толькі ў вельмі рэдкіх выпадках тлумачыцца дрэнным станам здароўя, фізічнай слабасцю, вяласцю духу. У гэтым выпадку, вядома, лепш за ўсё зварнуцца да ўрача. Большайча часткай лянота ў дзіцяці развіваецца дзякуючы няправільному выхаванню, калі з самага малога ўзросту бацькі не выхоўваюць у дзіцяці энергіі, не прывучаюць яго пе-раадольваць перашкоды, не ўзбуджаюць у яго цікавасці да сямейнай гаспадаркі, не выхоўваюць у яго прывычкі да працы і прывычкі да тых прыемнасцей, якія праца заўсёды дастаўляе.

Способ барацьбы з лянотай адзіны: паступовае ўцягванне дзіцяці ў галіну працы, павольнае ўзбуджэнне ў яго працоўнай цікавасці.

Але змагаючыся з лянотай, трэба змагацца і з іншым недахопам. Ёсьць дзеци, якія ахвотна выхованаюць любую работу, але робяць яе без захаплення, без цікавасці, без думкі, без радасці. Яны працуяць толькі таму, што хочуць пазбегнунець непрыемнасцей, каб пазбегнунець папракаў і г. д. Такая работа часта вельмі напамінае намаганні рабочага каня. Такія работнікі могуць зусім страціць кантроль над сваёй працай, прывучаюцца адносіцца да яе некрытычна. З іх вырастоцца людзі, якія вельмі лёгка паддаюцца эксплатаціі, якія заўсёды, ўсё жыццё толькі і ведаюць, што ўсіх абслугоўваюць, усім дапамагаюць, нават тым, якія самі нічога не робяць. У совецкай дзяржаве нельга выхоўваць такую конскую пакорнасць, бо ў гэтых людзей няма маральнага патрабавання ні да сваёй работы, ні да работы іншых людзей.

Праўда, у нашай дзяржаве немагчыма эксплатація чалавека чалавекам на вытворчасці, але ёсьць яшчэ вельмі шмат ахвотнікаў, якія могуць карыстацца чужой працай у хатній абстаноўцы, у быту, у сям'і.

Выхаванне нашых дзяцей павінна адбывацца такім чынам, каб у нашым грамадстве не было гатовых аб'ектаў для эксплатаціі, каб ніякія эксплатаціярскія апетыты ў нас не маглі развівацца нават у хатній абстаноўцы.

Таму бацькі ў асаблівасці павінны ўважліва сачыць, каб старэйшыя браты не карысталіся працай малодшых інакш, як у парадку ўзаемнай дапамогі, каб у сям'і не было ніякай працоўнай няроўнасці.

Нам застаецца сказаць некалькі слоў аб якасці працы. Якасць працы павінна мець самае рашаючее значэнне: высокай якасці трэба патрабаваць заўсёды, патрабаваць сур'ёзна. Вядома, дзіця яшчэ нявопытнае, часта яно фізічна няздольна выканаваць работу ва ўсіх адносінах ідэальна. Ад яго і трэба патрабаваць такой якасці, якая лля яго зусім пасільна, якая даступна і яго сілам і яго разуменню.

Не трэба пры гэтым ганьбаваць дзіця за дрэнную работу, сароміць яго, папракаць. Трэба проста і спакойна сказаць, што работа зроблена нездавальнічаюча, што яна павінна быць перароблена, або выпраўлена, або зроблена нова...

Мы рашуча не рэкамендуем прымяніць у галіне працы якія-небудзь заахвочванні або пакаранні. Працоўная задача і яе вырашэнне павінны самі па сабе дастаўляць дзіцяці такое задавальненненне, каб яно адчувала радасць. Прызнанне яго работы добрай работай павінна быць лепшай узнагародай за яго працу. Такой-жай ўзнагародай будзе для яго ваша ўхвалы яго вынаходлівасці, яго знаходчывасці, яго способаў работы. Але нават і такім слоўнымі ўхваламі ніколі не трэба злоўжываць, у асаблівасці не трэба хваліць дзіця за зробленую работу ў прысутнасці знаёмых вашых і прыяцеляў.

Тым больш не трэба дзіця караць за дрэнную работу або за работу не зробленую. Самае важнае ў гэтым выпадку — дабіцца таго, каб работа была ўсё-такі выканана.



«— Ля мікрофона Рына Зялёная»

Фото В. Лупейкі


2 лютага совецкая грамадскасць адзначала 45-годдзе з дня смерці найвялікшага рускага вучонага Дзмітрыя Іванавіча Менделеева.

Дзмітрый Іванавіч Менделеев нарадзіўся 8 лютага 1834 года ў Сібіры, у горадзе Табольску, у сям'і дырэктара мясцовай гімназіі. Ён быў чатыраццатым і самым малодшым дзіцем.

У 1855 годзе Д. І. Менделеев скончыў Пецербургскі галоўны педагогічны інстытут з залатым медалем. З гэтага часу ён займаецца педагогічнай і навуковай дзейнасцю. З 1866 года ён быў зацверджан ардынарным прафесарам Пецербургскага ўніверсітэта. Д. І. Менделеев быў гарачым прыхільнікам жаночай адукацыі. Ён выкладаў у Владзімірскіх жаночых курсах, прымаў вялікі ўдзел у арганізацыі вядомых Бестужаўскіх жаночых курсаў. З 1893 года Менделеев быў прызначан кіраўніком Палаты мер і вагі і на гэтым посту заставаўся да канца жыцця.

Навуковая дзейнасць Д. І. Менделеева была велізарна і шматгранна. Яго работы ахопліваюць розныя галіны прыродазнаўства — хімію, фізіку, крышталаграфію, метэаралогію, паветраплаванне, нафту, бяздымныя порах і шмат іншых.

Але галоўнай спрабай жыцця Дзмітрыя Іванавіча Менделеева, якая навекі абясмерціла яго імя, было стварэнне перыядычнай сістэмы хімічных элементаў. Перыядычны закон адкрыў новыя шляхі развіцця хіміі. Была атрымана магчымасць не толькі прадказваць новыя элементы, але і загадзя ўказваць уласцівасці яшчэ не вядомых элементаў і іх злучэнняў. Энгельс называў адкрыццё Менделеева «навуковым по-




дзвігам сусветна-гістарычнага значэння».

Геніяльны вучоны Д. І. Менделеев быў рэволюцыянерам у навуцы. Усё сваё жыццё ён імкнуўся спалучаць навуковыя адкрыцці з практикай. Дзесяткі яго работ прысвечаны развіццю эканомікі, прымесловасці і сельскай гаспадаркі Расіі. Менделеев першы прапанаваў грандыёзнную ідэю падземнай газіфікацыі вуглю, якую пазней горача падтримаў В. I. Ленін. Ён першы пачаў працаўца над проблемай стратасфери. Д. І. Менделеевым паставлена проблема Кузнецкага басейна і развіццё металургіі на Усходзе.

Дзмітрый Іванавіч Менделеев быў гарачым патрыётам сваёй Радзімы. Ён цалкам аддаў сябе на служэнне свайму народу. Яму належаць прарочыя слова: «Там уперадзе... трывумф рускага генія на шляху прымесловага прагрэса, а разам з тым багацце і новая магутнасць нашага рускага народа».

ВІКТОР ГЮГО



26 лютага бягучага года спаўніцца 150 год з дня нараджэння вялікага французскага пісьменніка Віктора Гюго. Гюго прайшоў вельмі складаны шлях развіцця. Яго творчасць, сферміраваўшыся пад уплывам ідэй буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі, не была паслядоўна рэволюцыйнай да канца, але яна заўсёды была палымяна гуманістычнай і сапраўды прагрэсіўнай, заўсёды звязанай з жыццём і сучаснасцю.

Віктор Гюго ўвайшоў у літаратуру як адзін з зачынальнікаў і асновапаложнікаў рамантызма, які з'явіўся збройі барацьбы з рэакцыяй у грамадскім жыцці і літаратуры. Ён выступіў з патрабаваннем свабоды для мастацтва, якое павінна адлюстроўваць не інтэрэсы прывілеяваных класаў, а жыццё народа. Няма «нізкіх» сюжэтав, і ў «агідным» можа быць сапраўды ўзвышанае і прыгожае, — сцвярджаў Гюго, стоячы за гістарычную і жыццёвую праўду ў мастацтве, за шырокі ахон мастаком рэчаінні. Таксама палымяна адстойваў ён і ўзбагачэнне паэтычнага слоўніка за кошт разгворнай народнай мовы: «Няма слоў-патрыцыяў і няма плебеяў-слоў, усе слова роўныя, свабодныя, радасныя».

Віктор Гюго даў бліскучыя ўзоры лірыкі, драмы і гісторычнага рамана.

Найбольш цікавымі драмамі В. Гюго з'яўляюцца: «Эрнані», «Марыён дэ Лорм», «Руй Блаз» і «Кароль весяліцца». Героі гэтых драм — людзі, адвергнутыя так званым «грамадствам». Яны смела выкryваюць ілжывую мараль аристократычнай і буржуазнай верхавінкі, адстойваюць інтэрэсы народа, з'яўляючыся рупарам прагрэсіўных ідэй аўтара.

Лепшымі творамі В. Гюго з'яўляюцца яго раманы: «Сабор Парыжскай богамацеры», «Адвержаныя», «Працаўнікі мора», «Чалавек, які смеєцца» і «93 год».

Ва ўсіх гэтых раманах чырвонай ніцю праходзіць вера пісьменніка ў маральныя і творчыя сілы народа, на абарону інтэрэсаў якога і накіроўвае ён сваё пяро. Галоўныя героі раманаў Гюго — беднякі, адвержаныя і ганімые эксплата-

тарскім грамадствам і яго законамі. Гэта вулічная танцаўшчыца цыганка Эсмеральда, якую несправядліва прыгаварваюць да пакарання смерцю і смерці якой не можа перажыць горача і аддана какаючы яе зневіненне ўродлівы, але высокародны і вялікадушны Квазімода; гэта асуджаны на катаргу бядняк Жан Вальжан, усё злачынства якога заключаецца ў тым, што з-за голаду ён рашыў украці кавалак хлеба; гэта работніца Фанціна, якую чорствасць і бессардечнасць акружаваючых яе людзей даводзіць да прастытуцыі; гэта бедны рыбак Жаліят, які смела і без баязni працаведзе ўсеагульную роўнасць; гэта ўкрадзены і пакалечаны хлопчык — арыстакрат Гуінплен, «Чалавек, які смеєцца». Ужо дарослым ён вяртаецца ў сваё асяроддзе, становіцца лордам і пэрам. Але пакуты і блуканне, перажытыя ім у дзяцінстве і юнацтве, не забываюцца ім: з трывалыні палаты лордаў ён смела і палымяна адстойвае права прыгнечанага народа.


Глыбока хвалявала Гюго тэма дзіцячай беспрытульнасці і эксплатацыі дзіцячай працы. Незабыўны партрэты дзіцячынкі Казеты, якую жорстка і бязлітасна эксплатаце сямейства Тэнад'е, прымушаюць выконваць цяжкую і непасільную работу, і парыжскага беспрытульніка Гаўрош. Казета і Гаўрош як-бы пераастаюць у сімвалы французскага народа: і калі Казета ўвасабляе яго цярпіцасць і вынослівасць, то Гаўрош — увасабленне народнага аптымізма, жыццерадаснасці, вялікадушнасці і свабодалюб'я. Ён смелы і бясстрашны, ён ненавідзіць уціск і гвалт і нават смерць на барыкадзе ён сустракае з вяслай насмешлівой песняй.

«Я — сын свайго века, — пісаў В. Гюго. — Глыбокай нянявісцю ненавіджу я ўціск. І калі я пачую, што ў якім-небудзь кутку свету пад уладай жорсткага ўласціцеля, змучаны народ крычыць і кліча на дапамогу... о, я праклінаю гэтых уласціцеляў, коні якіх купаюцца ў крыві. Я адчуваю, што павінен быць іх судзей, я адчуваю, што абураная музя можа прыгваздзіць іх да іх тронаў, як да ганебнага слупа, і закляйміць іх чало вершам, які дойдзе да патомства!»

В. Гюго дарагі нам сваёй нянявісцю да прыгнятальнікаў і эксплатаатораў, якія арганізуюць крывавыя войны, накіраваныя супроты працоўных; ён дарагі нам як абаронца працтага народа і яго мірнай стваральнай працы. На адным з рабочых сходаў ён гаварыў: «Аб чым мараць каралі? — Аб вайне. Аб чым мараць народы? — Аб міры».

Памёр Віктор Гюго 22 мая 1885 г. Памяць пісьменніка-барацьбіта шануе ўсё прагрэсіўнае чалавецтва.

К. КАЗЛОВА.



«Якім павінен быць святочны стол?» — пытае наша чытчика т. А. Шарухіна з Полацка.

СВЯТОЧНЫЯ АБЕДЫ могуць складацца з 4—7 блюд. У гэтым выпадку блюды падаюцца ў наступным парадку. Спачатку падаюць закуску і водку, затым суп, за ім трэба падаваць рыбнае блюда, потым мясное, за мясным блюдам падаюць гародніну і зеляніну, пасля — дзіч, птушку. Пад канец падаюць салодкае блюда, фрукты, тарты, пячэнне з гарачымі напіткамі і лікёрам.

Асартымент він да святочнага стала павінен залежаць ад меню.

Да мяснога супу рэкамендуецца падаваць чырвонае вінаграднае віно або віно тыпу мадэры. Да рыбных блюд падаюць белае натуральнае вінаграднае віно. Да блюд з дзічы і зелені можна падаць шампанскасе або вінаграднае белае дэсертинае віно тыпу партвейна і інш.

Калі пасля абеду падаецца гарачы кофе, да яго рэкамендуецца падаць лікёр.

Трэба памятаць, што ўсе белая вінаградныя віны перад падачай і разлівам ахалоджваюць або замарожваюць, а чырвоныя вінаградныя віны падаюць падагрэтымі.

СВЯТОЧНАЯ ВЯЧЭРА складаецца звычайна з халоднай закускі, з аднаго халоднага або гарачага рыбнага блюда з гарнірам і аднаго гарачага блюда з мяса або птушкі з гарнірам і соусам. Да блюд падаюць віны і водку. Пасля вячэры падаюць чай або кофе.

Святочную вячэру сэрвіруюць наступным чынам. На агульны стол ставяць дэсертыя талеркі, кладуць па колькасці ўдзельніку нажы, відэльцы, чайнія лыжкі і сурвэткі. Відэлец кладуць з левага боку талеркі, нож і чайную лыжку — з правага боку. Часам чайную лыжку кладуць перад талеркай (да сярэдзіны стала) ручкай управа. Закускі ставяць на стол. Бутэлькі з вінамі адкупорваюць і расстаўляюць на стале.

Падаюць блюды ў наступным парадку: кожнаму ўдзельніку вячэры падаюць спачатку рыбныя блюды, а затым на другой талерцы — мяса або дзіч з соусам і гарнірам.

Можна падаваць рыбу і мяса на вялікіх блюдах. У гэтым выпадку пасля ўборкі закусачных талерак і прыбораў кожнаму ўдзельніку вячэры падаюць чыстую мелкую вялікую талерку, нож і відэлец. Затым, пачынаючы з правага боку ад месца гаспадыні, разносяць на вялікіх блюдах нарезаныя асобнымі порцыямі рыбу або мяса. На раздаточнае блюда кладуць становую лыжку і відэлец для раскладкі порцый. Кожны ўдзельнік вячэры накладвае яду сам.

Талеркі і прыборы замяняюць чыстымі перад кожным блюдам.

На чацвертай старонны вокладкі: У калектыве мастацкай самадзейнасці Мінскага палаца піонераў. Тамара Шышко (злева) і Лілія Мельнічонак выконваюць чэшскі народны танец. Фото А. Дзітлава

Адказны рэдактар: А. П. УС. Рэдакцыйная камісія: К. А. Абушэнка, М. Н. Барсток, Г. Л. Дазорцава, А. Н. Захарава, М. Ф. Нікіфарава, Ф. А. Новікова, А. І. Федасюк, В. І. Філіпава.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП(б)Б.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна 55, пакой 23. Тэлефон 2-33-03. Друк. арк. 3. Вуч.-аўт. арк. 4.
AT 74031. Тыраж 26.500 экз. Падпісаны да друку 20. II. 52 г. Зак. 41.

Цана 1р. 50 к.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Пушкіна 55.




КРАСВОРД

На гарызанталі:

1. Рэштка свечкі.
4. Беларускі паэт.
7. Верш на казачную тэму.
10. Проціпастаўленне.
11. Агранамічны тэрмін.
12. Кіраунік, старшы па становішчу.
13. Від загадкі.
15. Навучанне, настаўленне.
17. Жанчына.
18. Паэма Я. Коласа.
20. Цукар.
21. Друкарская машина.
23. Беларускі дзіцячы пісьменнік.
24. Ападкі.
25. Малады чалавек.
26. Рэзкі штуршок.
30. Набытая, купленае.
32. Месца для конскіх скачак.
34. Неад'емная ўласцівасць прадмета.
37. Танец.
39. Чалавек, які прысутнічаў пры здарэнні.
41. Вяроўка з пятлём на канцы.
42. Ачышчанае, лушчанае зерне.
44. Асoba, якая адпраўляе карэспандэнцыю.
45. Маё масць.
46. Каркас.
47. Вузкі бруск.
48. Рускі пісьменнік.

На вертыкалі:

1. Твор без абазначэння імя аўтара.
2. Уласнаручны надпіс.
3. Унутраная крэпасць у старых гарадах.
4. Пейзаж.
5. Пласт вугалю ў шахце.
6. Вучань.
7. Знак улады гетмана.
8. Узор.
9. Хатняя жывёла.
12. Будаўнічы матэрыял.
14. Горад на Украіне.
16. Твор А. Талстога.
18. Ацэнка ведаў вучия.
19. Парадак размяшчэння літар.
20. Мастацкі твор.
22. Плыт для пераправы.
27. Норма паводзін.
28. Хвароба.
29. Горад у Эстонскай ССР.
31. Прадстаўнік аднаго з славянскіх народаў.
33. Прыбор для ахалоджвання вады ў маторах.
35. Цягач.
36. Совецкая рэспубліка.
37. Крухмальны прадукт.
38. Вялікія ваенныя флот.
39. Чалавек, які спявае.
40. Жоўтая фарба, якую здабываюць з расліны «конскі ладан».
43. Адміністрацыйная адзінка.



Плацце з шарсцяной тканіны, у шасці варыянтак. 1-ы варыянт: ліф адразны па таліі, з поясам; кішэні праразныя, рамкай. У 2-м варыянце прышпільваецца каўнер, край якога аздабляецца машыннай вышыўкай. У 3-м варыянце гэты-ж каўнер служыць баскінкай, і ў 4-м пелярынкай. У 5-м і 6-м варыяントах да плацца прышпільваецца грудка, аздобленая ручнай вышыўкай, якая носіцца на два бакі. Манжеты ў 6-м варыянце перавернуты і таксама носіцца на два бакі.

Аўтар А. І. Гадзіцкая
(Мінскі дом мадэлей)



Ручная вышыўка
2 дэталі
можна насіць на 2 бакі



2
дэталі



2 дэталі

Вышыўка машынная



